

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УМОВЫ ПАПДПСКІ:
 На 1 м-ц 90 н.; на 3 м-цы—2 р. 60 н.;
 на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.
 Зьяена аддасу: мясцовага—10 н., інша-
 гародняга—20 нл.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:
 За радок нонпарэлі (пасля тэксту)—
 90 нл. Іншагародня—1 р.
 Пасворд тэксту ў дзв. разы даражэй.
 Пры няматэрыяльных друкаўках—сідэна
 на згодзе.
 Згодна паст. СММ ад 10 верасня 1924 г.
 брацца зверху тэрыфу 10 проц. падатку.

Падпіска і абавязкі прымаюцца: У Гел. Канторы газ. „Звязьда“—Г. Менск, Савецкая, 69
 (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У адроговых гарадах—у аддз.
 Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. кантонах.
ПІШІЦЬ РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 69.

896. г. ЛЕНИНГРАД

Універсітэцкая Набережная 7/9

Фундамент, Библиотеке Лен. Гос. Университета
Февр-дек. /8в.1./

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (большавіноў) Беларусі і Мов. АК КП(б)Б.



Рэдакцыя і галоўн. кантора **ЧАЦЬВЕР, 17 МАЯ**
1928 г.
№ 112 (2919)
 Кашт асоблага нумару ўстады 5 коп.

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня; тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадзінны дня, тэлеф. № 6-18. 3) Начны рэдактар (двунары) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Гл. Кантораў Кантора абвестані падпіскі тэл. № 781.

Год выданьня дванаццаты.

СЕНЬНЯ У НУМАРЫ

Падрабязнасьці выдачы суду дэпутата польскага сойму т. Сахацкага.—Развал „Ленінбунду“.—Міжнародная выстаўка „Прэса“.—Сялянскія паўстаньні ў Румыніі.

Значынныя адносіны да запатрабаваньняў рабочых на Асістроі.—Калінкавіцкі сьледчы ўтойвае зьлічэнцаў.—10.000 руб. на дапамогу папівязьням Зах. Беларусі.—Што даў вопыт усеагульнага навучаньня ў Менску.

Смакрытыкі пры перавыбарх бюро ячэек.—Лістак рабоча-сялянскай Інспэцыі.

Патрэбнае зьвяно

Гаворачы аб тактыцы большавізму, тав. Ленін называў гэта дэманстрацыя і вобразна выказаў асноўныя моманты гэтага зьявішча: кожны даны момант ухваліцца за такое зьявішча агульнага ланцугу, за тое, што гэта і можна падняць увесь ланцуг аднаго.

Пяці год дзесяці год рэвалюцыі выклікала дэманстрацыю гэта ўменьшэ большавізму свалчасова знайсьці «патрэбнае зьвяно», ухваліцца за гэта і падняць «увесь ланцуг».

На будзем пералічваць гэтых зьявішчаў тактыцы нашае партыі: яны зьяўляюцца такімі: Дзякуючы такому гэтаму манэўраваньню, мы змаглі перамагчы бязьлікія труднасьці, увайсьці ў эпоху рэканструкцыі нашэе гаспадарствы, атрымаць першыя посьпехі на цяжкім і трудным фронце гэтае рэканструкцыі.

На даны прамежак часу такім зьявішчам узьняўся за якое, мы можам перамагчы гэтым зьявішчам гэтае рэканструкцыю.

Дзякуючы такому гэтаму манэўраваньню, мы змаглі перамагчы бязьлікія труднасьці, увайсьці ў эпоху рэканструкцыі нашэе гаспадарствы, атрымаць першыя посьпехі на цяжкім і трудным фронце гэтае рэканструкцыі.

На даны прамежак часу такім зьявішчам узьняўся за якое, мы можам перамагчы гэтым зьявішчам гэтае рэканструкцыю.

Пасьля развалу „Ленінбунду“

Лідэры—да меншавіноў, масы—у кампартыю
Купля-продаж „Фольксвіле“

„Ротэ Фанэ“ аб развале „Ленінбунду“

У розныя бакі

БЭРЛІН, 15. Орган нямецкай кампартыі „Ротэ Фанэ“, камуністычны развал „Ленінбунду“, паша: „Для таго, каб дасягнуць такіх вынікаў, баюда пладзілі і зраілі рэзультат ад Маслава да Урбанса на працягу двух год елі барачыбу супроць кампартыі, карыстаючыся для гэтага метадамі, перамагчы для гэтага метадамі і буржуазіі. Цяпер Урбанс і Бартэльс зьявіліся ў ЦК нямецкай кампартыі за дапамогаю. Само сабою зразумела, што нямецкая кампартыя зробіць усё магчымае, каб не зрабіць відавочнага трыумфа і кіруючай групы. Але таксама зусім ясна, што нямецкая кампартыя і Урбанс ня ў стане зьлічыць з іх віну за зьявішча, якія зраблены ім перад развалючымі рукамі“.

БЭРЛІН, 15. Пераважаючая частка рабочых, якая далучалася да „Ленінбунду“, імкнецца вярнуцца назад у нямецкую кампартыю. Некаторыя ж лідэры Зюльскай групы „Ленінбунду“ падрыхтоўваюць пераход да сацыял-дэмакратаў.

Рэдактар газеты „Фольксвіле“ Гейм выдэ перагаворы з арганізацыяй сацыял-дэмакратычнай партыі аб пераходзе ў сацыял-дэмакратычную партыю. Ужо ў апошнім нумары „Фольксвіле“, дзе пад загалоўкам «орган Ленінбунду» зьявіў і заменен падзагаловак «орган працоўных», выразна падрыхтоў-

ваецца пераход да сацыял-дэмакратычнай партыі.

Бандыцкі спысь „Ленінбунду“ а з выбарах ужо абвешчаны лістававаны.

Кіраўнік арганізацыі „Ленінбунду“ ў Гаде Кіліан хадайнічаў перад ЦК сацыял-дэмакратычнай партыі аб прыёме яго ў гэту партыю, але яму было зазначана, каб ён заставаўся покуль у „Ленінбундзе“, бо яго дзейнасьць там надзвычайна важна для сацыял-дэмакратаў.

Сацыял-дэмакратычная партыя асыгнавала 45.000 марак на куплю газеты „Фольксвіле“.

Сац.-дэм.--з паліцыяй, рабочыя масы--з кампартыяй

БЭРЛІН, 15. У Зуле мясцовае паліцыя заняла памішаньне газ. „Фольксвіле“, якая да гэтага часу была органам „Ленінбунду“, на гэты падстава, што рабочыя ў Зуле змогуць зрабіць напад на памішаньне газеты яшчэ раней, чым газета будзе перададзена сацыял-дэмакратам. Паліцыя дзейнічала па распараджэньні ўрадавага адроговага начальніка, які зьяўляецца членам сацыял-дэмакратычнай партыі і кіраваў перагаворамі паміж сацыял-дэмакратамі і групаю Гейма (рэдактар „Фольксвіле“, які падрыхтоўвае разам з сваёй групай пераход да сацыял-дэмакратычнай партыі).

У Зуле адбыўся масавы сход, сьпішаны кампартыяй. Сход быў надзвычайна шматлюдны і на ім прысутнічалі многія рабочыя, якія залічаны былі да гэтага часу да ультра-левых. Сход аднагалосна ўхваліў рэзалюцыю аб падтрыманьні нямецкай кампартыі і Савецкага Саюзу.

Вайна ў Кітаі

ТЭКСТ НОТЫ НАНКІНЦАУ ДА ЛІГІ НАЦЫЙ

БЭРЛІН, 3. Жэньям атрыман тэкст паведамленьня нанкінскага Ураду да генэральнага сакратара Лігі Нацыяў з поваду цяжэйшага інцыдэнту. У паведамленьні гаворыцца:

„3-га мая японскія войскі ў Цзі-нані пачалі атранілію па кітайскіх саватах і грамадзянскаму жыхарству бліз усякага поваду з іх боку. Сьледзячы за гэтым японскія войскі абстралялі і забілі многіх жыхароў і 20-ці зья-

ЯПОНСКІ УЛЬТЫМАТУМ

ТОКІЁ, 15. Агэнцтва „Сімбун-Ронга“ паведамае: „Японскае вайсковое міністэрства запрапавала начальніку японскіх экспэдыцыйных войск у шаньдунскай правінцыі генэралу Фукуда прапавіць кітайскаму ўраду наступныя патрабаваньні: 1) фармальнае ўрабаваньне з боку Чан Кай-шы за цяжкія зьявішчы; 2) выкараваць генэрала Хо Но-шу і іншых асоб, якіх зьявілі за кітайскае паход; 3) сымпэннае папаваньне японскіх дэлегатаў у 20-ці зья-

Падрабязнасьці аб выдачы суду тав. Сахацкага

Двудушніцтва ППС-аў п'языла да выдачы
ХТО ГАЛАСАВАЎ ЗА І СУПРОЦЬ ВЫДАЧЫ

ВАРШАВА. Пры галасаваньні, за выдачу галасавалі пілсудчыкі, нацыянал-дэмакраты, хрысьціянскія дэмакраты і ПІСТ. Супроць выдачы галасавалі камуністы і левыя групы, усё нацыянальнае меншасці, ІПС, Вызваленьня і сялянскі саюз.

П'янова дэпутатаў левага сьляробу аб паймевым галасаваньні былі зьлічаны, бо п'яноўны не падтрымалі гэтай прапановы. Галасаваньня было праведана нават шляхам выхаду галасуючых праз дзьвяры старшыня Дашынскі абмежавіўся простым падлікам у залі, пры якім магчымы ўсялякі памылкі. Як паведамылася, за выдачу галасавалі 167 дэпутатаў, супроць—162. Такім чынам пастанова аб выдачы Сахацкага была ўхвалена большасьцю ўсяго 5 галасоў.

У палітычных колах падкрэсьліваюць, што гэтая пастанова прайшла за двойсцьвэннай ролі п'яноўны: тады, як адзіны п'яноўны ў Краюва Кваліфікацыя выказаўся супроць выдачы Сахацкага, значная частка п'яноўнаў адсутнічала ў залі пасяджэньняў у часе галасаваньня, замест таго, каб галасавалі супроць выдачы. Сахацкі ва пастанову ня прысутнічаў.

Складкоўскага Голяць у адстаўку

На пасяджэньні бюджэтнае камісіі абшму 12 мая большасьцю 11 галасоў проці 10 зроблены значныя зьмяншэньні ў бюджэце міністэрства ўнутраных спраў, асабліва ў адыгнаваных на паліцыю. Сінаваны ўсёс дыспазыцыйны фонд у 6 млн. эл. (на розныя сьляротныя расходу), фонд на ўтрыманьне паліцыі зьменшаны на 13 мільянаў эл. (з 87,73 т. эл.). Таксама пастаюлена зьменшыць штат паліцыі на 30 проц.

Пасьля галасаваньня ранейшэ рэфэрэнц-бюджэту (з урадавага клобу) адмоўна ад рэфэрату, які перададзены п'яноўнаў Прагэру.

У сувязі з пастановамі бюджэтнае камісіі ў памішаньні рады міністэраў

Кожны раз на гэтым месцы



Перагаворы вяліся на францускай мове, а зоканчыліся віленскім знакам пытаньня.

У краёх капіталу

НЕ ДАПУСЦІМ ДА АБАРОНЫ ПАДСУДНЫХ

ГЕЛЬСІНГФОРС, 13. Вядомы шведскі адвакат Брантынг, які ўзяўся абараніць дэлегатаў левага рабочага руху ў Фінляндыі, прыставаны на абвінавачваньні ў негальнай камуністычнай дзейнасьці, прыехаў у Гельсінгфорс для спатканьня з падоуднымі. Аднак, у спатканьні яму было адмоўлена. Фінляндскі міністр ўнутраных спраў адмовіўся прыняць Брантынга. Брантынг выехаў назад у Стангольм.

Саксонскія металісты адступіць

БЭРЛІН, 15. Рабочыя саксонскае металічнае прамісловасці прапавуюць дадай забастоўку, напэўноч настойлівым дэмаганічным рэфэрэнсцкім дэстаў аднавіць работу пасля абшчынаў трацэйскай пастанова абавязкова.

Зьезд эдэўнікоў рабочай справы

НЬЮ-ЁРК, 15. Зьезд эдэўнікоў рабочай справы П'яноўнаў, які адбыўся ў Нью-Ёрку, прышоў пад уплывам працэсаў у Фінляндыі. Зьезд ухваліў рэзалюцыю аб абавязковай забастоўцы ў Фінляндыі.

«...рви хапае жывога»...
самарыткі дае магчы-
на толькі выкрываць неда-
такі, так сказаць, фактычнага ста-
ва і прасерку выканання, пра-
ва вышчына тых недахопаў,
якія зазначае самарытка. А
у гэтым усе соль.

Матрыцнасьці, якія, нажалі, па-
куль што яшчэ вельмі і вельмі
адчуваюцца.

Такім чынам, будзе выканана
тое, аб чым гаварыў т. Кнорын у
адной з сваіх прамоў яшчэ ўзімку,
— аб новым чалавеку — тыпу аме-
рыканскага інжы, з яго жалезнай
волей, але пазбаўленага яго адмоў-
ных бакоў (прагнасьць асабістай
пажывы і г. д.).

Самарытка — гэтым перамо-
жаш!

нэважанга ў Цзініні на замежных
справах адразаў яму нос і вушы і
тут жа раостраляў разам з 3 супрацоў-
нікамі.

7-га мая японскія ўлады ў Цзініні
перадалі нашаму вярхоўнаму галоў-
на-камандуючаму ноту з неразумнымі
патрабаваньнямі, якую нельга ажыць-
цэвіць, прапанавашы ў працягу 12
гадзін даць адказ на гэту ноту. Не
чакаючы адказу, японскія войскі ад-
назлі варожую чыннасьць, якая на
спынілася і дагэтуль. Японцы пасыла-
юць новыя ўзброеныя сілы на кітай-
скую тэрыторыю.

Палітычная незалежнасьць Кітаю
парушана самым грубым чынам. Вы-
ступленьне японцаў зьўлаецца пагро-
заю міру. Мы вельмі просім, каб Лі-
га Нацыяў прапанавала Японіі спыніць
варожую чыннасьць супроць Кітаю і
адмянуць японскія войскі з правінцы
Шаньдун.

Нацыянальны ўрад выказвае згоду
на міжнароднае расьсьледвальнае індэ-
дэнтэ аб назначэньне трацэйскага
суду.

КІТАЙЦАЎ

ШАНХАЙ, 15. Наводзе вестак
карэспандэнта газэты „Тайп Тайко“,
у Цындао ў часе мілітарнага паўд-
было забіта звыш 3.000 кітайскіх
жыгараў.

ШАНХАЙ, 15. Як паведамляе та-
жэнта „Сін-Вей-Бао“, японскія войскі
14-га мая зрабілі ў Цындао паліт на
уліцэрынтэ Чылу, арганізаваны амэ-
рыканцамі. Японцы арганізавалі рад
выкладчыкаў і студэнтаў уліцэрынтэ-
тэту.

**ПАЎДНЁЎЦЫ Ў ПРАДМЕСЬ-
ЦІ ЦЬЗЯН-ЦЬЗІНУ**

ШАНХАЙ, 15. Тэлеграфнае агенцтва
маньчжэнскага ўраду публікуе даньсье
не аб тым, што авангард паўднёвых
войск уступіў у прадмесьце Цьзян-
Цьзіну.

Пастанова бюджэтнае камісіі зьўла-
ецца дэманстрацыяй проціў Ськлад-
ноўскага, аднак на яго пазодзіны ў
часе адчынення союму і разназначна
вызначылі яму недаверра. Але калі
ўрад на згодзіцца на адстаўку Ськлад-
ноўскага, дын наўрад ці адважыцца
сам: пачынальнікі дэманстрацыі (по-
пээсы і вызвалены) давёсьці справу
да адкрытага канфлікту са ўсім ура-
дам. Зьменьшыць жа паліцыю на 30
процэнтаў урад, напэўна, на згодзіцца.

**СУД НАД ВАЙЦЭХОЎСКИМ
ЗАЦЯГВАЕЦЦА**

ВАРШАВА, 15. У газэтах па-
явілісь зьвесткі аб тым, што спра-
ва Вайцэхоўскага будзе слухацца
толькі восенню, «з прычыны вя-
лікай колькасці сьведчага матэрыя-
лу».

АРЫШТ ДВОХ РАСІЙЦАЎ

У Варшаве арыштаваны двое расій-
цаў — Сьмідэў і Бурман. Па паведамле-
ньні „Плюс Правады“, Сьмідэў пазаварыў
што лым прымаў удзел у замаху на
т. Ліўрана.

узнаважана і рэвалюцыя, пазубіваюць тэ-
ральную разлу прафэсору за тое, што
яна абмяркоўвае суадзіны з прамоў-
цамі птавінае аб „міры ў прамысло-
васьці“, на маючы на тое поўнамоштваў
ад усеі мэсы чэснаў прафэсору. Пра-
выні дэлегаты гавэрнацыі, сувырачаты

намагчы тым да крыніцы
могі вастуночым горнарабочым. Разам з
тым, усталова разлюдыя, акая поў-
насьцю адзбрае пазіцыю расійскага
старшыні прафэсору горнарабочых
Дьбіса.

КЕЛЬНСКАЯ ВЫСТАЎКА „ПРЭСА“
Надзвычайная цікавасьць да савецкага аддзелу

КЕЛЬН, 14. Першае ўражаньне ад
міжнароднае выставы друку ў Кельне
гэтае, што выставы да дакладна ма-
дэляе дэманстрацыя савецкае прэсы.
Большасьць аддзелу выставы лічыць не
адчужылася. Сканачьне падрываюць
працы ў большасьці аддзелу чакаюць
у працягу бліжэйшых тыдняў.

Адпал ужо і зараз можна ўсталяваць,
што надбор экспанатаў на выставы ад-
былася ў двух наступных напрамках:
1) культурна-гістарычнае разьвіцьцэ
прэсы і 2) тэхнічнае паліграфічнае вы-
творчасьці.

У першым напрамку арганізатары
выставы настлілі сабе мэтай адна-
чыць найбольш значныя і важныя мо-
менты в гісторыі і разьвіцьця друку.
Надзвычайна багаты экспанатамі тэхні-
чы аддзел выставы, дзе сабраны ўсе
прыклады паліграфічнае прамысловасьці.
Параўнаўча больш слабае ўражаньне
шакідаюць тым экспанатаў, якія павінны

сьведчыць аб сувязі друку з грамадскім
ладам. У гэтых адносінах значны пра-
дзел успаінае савецкі аддзел выставы,
экспанатаў якога іскрава адбіваюць са-
вясельнае жыцьцэ Савецкага Саюду. По-
пээзыяны жывоў гісторыі расійскае дру-
ку з гэтым, у савецкім аддзеле дач-
тасама маюць гісторыі расійскае дру-
ку. На першы план высуата гісто-
рыя незалежнае расійскае прэсы. Па
выставы завяшчэ свой адбітак бачыць
за паліграфічнае гаспадарку, індустрыяліза-
цыю і электрыфікацыю савецкай пра-
цы, сацыяльнае страхавальнае і г. д.

Асабліва інтарэс для Заходняе Эўро-
пы прадстаўляюць экспанатаў і гэтае
супрацоўніцтва і сувязі між гэтымі і
чужацамі. Выткае мена дазвела такса-
ма адбіць жыцьцэ нацыянальнасці
СССР. Закачэньна працы ў савецкім
аддзеле імячэна 25 мая. Адпал, ужо ў
першы дзень адчынення выставы і ск-
род публікі ваглялася зусім выключ-
ная цікавасьць да савецкага аддзелу.

Сялянскія паўстаньні ў Румыніі

БЕНА, 15. Наводзе вестак з
Будапэшту, у многіх мясцовасьцях
Сялянскія паўстаньні завяшчэны,
але пераходзяць у паўстаньні.
Сялянскія паўстаньні са зьездру
нацыянальна-сялянскіх партыі, за-
кляні рад чыгуначных стаяцыяў і
завяшчэны таварных цагніноў.
У мясцовых сёлах, дзе прыйшлі
гэты сялянне, выбухнулі сялянскія
паўстаньні. Сялянне зьбілі і выгна-
лі сельскіх матарыусаў, сельскіх
судару і напоў, занялі памішчэнь-
ны ўрадавых устаноў і агаласілі
судам народу, абралі новых на-
прадэсу і судзьдзяў. Паўстаўшыя

сялянне ў паці сёлах канфіскавалі
касы зобшчынных рад.

Супроць паўстаўшых сялян з
Арада-Марэ высланы войскі, якія
занялі горныя сёлы ў агрузе
Біхар.

Паўстанці рух узьніў і ў ка-
мюні-бугальным раёне даліны Жы-
ла. Рабочыя ў раёне сёл прагналі
прадстаўнікоў мясцовых улад. У
імятавіх сёлах сялянне напалі на
камісару па правядзеньні аграр-
най рэформы і прыступілі да разь-
меркаваньня зямлі.

З прычыны ўмоцненай цэнзуры,
гэтыя зьвесткі дачэ не нацвер-
джаны румынскімі крыніцамі.

ШАНХАЙ, 15. Як паведамляе та-
жэнта „Сін-Вей-Бао“, судны паўноч-
нага вайсковага флэту, які ўчора
бамбардыраваў порт Амоў тоазабор-

ны порт на поўдні Фучзьмскай пра-
вінцы і якім занялі выету Цзынь-
мынь, сёньня адступілі.

ФЛЭТ ПАЎНОЦАЎ АДСТУПІЎ АД АМОЎ

ШАНХАЙ, 15. Як паведамляе та-
жэнта „Сін-Вей-Бао“, судны паўноч-
нага вайсковага флэту, які ўчора
бамбардыраваў порт Амоў тоазабор-

Аманула-хану Крыме

СЕВАСТОПАЛЬ, 15. Падыхаў у жо-
каю, членамі сямі і сьвітаю прыбыву ў
Севастопаль. Да моманту прыходу ш-
віка на перапе сабраліся члены ўраду
Крыму на чале з старшынёю Крымска-
га ЦКБ т. Кубавым і прадстаўнікі вай-
сковых улад і камандваньня чорнамор-
скага флэту. Пасьля абмеду прывітань-
лямі, імячэна абшыў ганаровую варту,
вітаючы з чырвонаармейцамі. Потым
падыхаў і імячэна госьці накіраваліся ў
майтэак на паўднёвым беразе Крыму.

**Турэцкі вайсковы карабль „Сьмір-
на“, на якім аўганскі падыхаў паедзе
ў Турцыю, заўтра выходзіць з Кан-
стантынопаля ў Адэю. На борце
„Сьмірны“ знаходзіцца дэлегацыя ту-
рэцкага ўраду і прадстаўнікі друку.**

**Камандыроўка рабочых за
граніцу**

ЛЕНІНГРАД. Рад лэнінградскіх тра-
стаў камандыроў рабочых на загра-
нічныя фабрыкі. У першую чару паедзе
за граніцу група рабочых тэксцэлавой,
мэталэвай і харчовай прамысловасьці.
Яны будуць навучацца ў тэхнікумах і
працаваць на прадпрыемствах у Паме-
чысьце, Чэхэ-Славакіі і Заучалых Шта-
тах.

У абарону Бела Куні

БЕНА, 15. Адбыўся скліканьні аў-
стрыйскіх камартаў шаталюды
аўстрыяцкага супроць выдачы Бела
Куні гавэрнаму ўраду.

Калі аднагалосна ўхваліў рэзолю-
цыю пратэсту супроць выдачы Бела
Куні. Сход наладзіў апацыю рабочаю,
апацыю сабраўшыся ўступіць у
лістоў абарону „Калі арганізавана-
на ў Вене.

Гэты сход завяшчэ першым у
мэе вызначэньных сходаў пратэсту,
які адзначаецца ў Вене аўстрыйскай
шартыяй.

**Перадвыбарная кам-
панія ў Нямеччыне**

БЭРЛІН, 15. У параўнаньні з міну-
лымі выбарамі, у тым ліку і выбарамі
1924 году, цяперашняя выбарчая ат-
масфэра зьўлаецца значна больш спа-
койна. Тэхнічныя ороды прапаганды—
азрапады, нічо-перасоўкі, грамафоны
і г. д. змажылі сабе яшчэ больш шыро-
кае ўжываньне, як раней.

Бэрлінскія арганізацыі сацыял-дэ-
макратычнае партыі ўжыла нават, у
якесьці агітацыйнага прыёму, да раз-
даны мыла ў кавалках з адпаведнымі
надпісамі.

17-га мая надзвычайна амьўленую
агітэцыю па ўсёй краіне правалі кам-
партыі і чырвоны саюз франтавоў.
Шматлікія налёны з агітацыйнымі лэ-
зунгамі праходзілі ў воддальных вёскі.
У розных раёнах Бэрліну адбыліся
сходы, вулічныя дэманстрацыі і пахо-
ды. Кіраўнікі ўсёх партыяў з мэтай па-
радвыбарнае агітацыі разьбехаліся па
правінцыі.

МАСКВА. У мясьце ЦК УсеКП(б)
да ўсёх ЦК нацкампартаў, бюро
крайкомў, аблкомў, губкомў, акру-
комў і павятовае камітэты
УсеКП(б) гаворыцца:

„15-ты партызэс паставіў са-
ўсёй шыршы задачу сацыял-дэмакраты-
чнае партыі, як непасрэднаю зада-
дачу сучаснага перыяду новай экан-
амічнай палітыкі.“

Работа партыі ў сучас-
ным умовах павінна асабліва важнае
значэньне.

Цэнтральны Камітэт паставіў фран-
тавоў задачу пабудова на працягу
бліжэйшых 3—4 год новай сеткі буй-
нейшых саўсозаў на вольных незаня-
тых землях з прадукцыяй таварнага
залеба каля 100 мільянаў пудоў у год.

Пастановы 15-га зьезда аб каля-
тывізацыі выкікалі тыркі вадчук у
масках сялянскай беднасьці з сярэдня-
коў — у працягу апошніх месяцаў
стварыліся тысячы новых калясоў.

Трэба падняць усе справу кіраў-
ніцтва калектывістычным рухам, які
ўсё расьце. Куліцава аказвае справе
калектывізацыі сельскае гаспадаркі
рашучае супраціўленьне і імячэна
весьці за сабою больш адсталяны пла-
сты сярэдняга сялянства.

Неабходна з усёй рашучаьцю да-
біцца поўнай палітычнай абмежаван-
насьці куліцава.

ЦК звярочае асабліваю увагу ўсёх
партарганізацыяў на неабходнасьць

сапраўднага пралозеньня ў жыцьцэ
клясавай ліній савецкага закондаў-
ства і ўсёх мерапрыемстваў, накіро-
ваных на абмежаваньне росту капі-
талістычнае элемэнтаў вёскі.

Аддзелы на работе ў вёсках павінны:
дапамагчы партыйным камітэтам
ажыцьцэвіць кіраўніцтва работай
дэяржаўнае апацыі і крэдытнае
організацыі кааперацыйнае арганізацыі,
імячэна савецкага апарату і ўсёх
грамадскіх арганізацыяў вёскі і савецка-
матычна працяраць на сучаснае
правадзеньне імя партыйнае дыр-
ктыў.

Ні ў якой мэры не замяшчы сабою
савецкіх кааперацыйнае і імячэна а-
рганізацыяў, аддзелы на работе ў вёсках
павінны быць у курсе ўсёх асноўных
мерапрыемстваў на земляўпарадка-
ваньні, разьвіцьця саўсозаў, каапа-
рацыі і калектывізацыі сельскай
гаспадаркі, разьвіцьця с.ч. індустрыі.

Уважліва смьўчыць і працяраць ра-
боту савецкай і культурна-асветныя
арганізацыяў у вёсках, адмажучыя
больш шпаркага тэмпу ў ліквідэцыі
клясавых масаў і разьвіцьця культур-
на-асветнай работы. Кіраваць рабо-
тай груп беднасьці, ужываць мэры для
больш шпаркага росту бядняцка-се-
радняцкага актыву. Садзейнічаць ар-
ганізацыі праз адпаведныя органы
растлумачэньня важнейшых рашучы-
нляў партыі і ўраду сярэд сялянскае
мас“.

**Агітпропнарада пры ЦК
УсеКП(б)**

МАСКВА, 15. Агітпропнарада пры
ЦК УсеКП(б) адбудзецца 29-га мая.

Рост хлябзагагатовак

МАСКВА, 15. Наводзе дэкладных да-
ных Наркамгасу СССР у другой пачы-
дэбўль мая загагатована 39.170 тон хля-
бзагагатаў супроць 17.570 тон, зага-
гатованых у першай пачыдэбўльцы.

Праж т. Ляндлера ў Маскве

**МАСКВА, 15-га мая ў Маскву пры-
быў жонка і дачка нямёрмага сакра-
тара вугорскай кампартыі т. Ляндлера.
Разам з сабою яны прывезьлі і ўручэ
з астанамі бліжэчніка. На выхале пры-
быўшыя былі сустрэчаны вугорскімі
палітэмігрантамі і імячэнімі арганіза-
цыяў, якія зьявіцца адпал на сваім аб-
сталяваньні ў Бўроне. Грузаварот пор-
ту ў гэтым годзе будзе на 15 проц.
большы, чым у мінулым годзе.**

**Дэражабы „Італі“ пад каман-
дай генэрала Нобіле сьвіта і 13 год.
20 год, вылічыў на пачынае кампа-
воьсэс.**

— У вярхоўным судзе Турцыі закончы-
лася справа былога міністра індустрыі
Дэжэтані, які прышоран за злоўжы-
ваньні ўладаю на месцы турмы і да
заплаты 170.000 турскіх лір, выдан-
каваных ім без абарэньня ўрадавыя
устаноў на куплю акцыяў адной фаб-
рыкі і разьданыя розным асобам.

— Як паведамляюць з Цурыха, кі-
но-капітура туркэскага камітэту забар-
аніла дэманстрацыяны савецкай кіно-
картэны „Кастрычнік“, акая ўжо
адпал раз была паказана ў швейцарскіх
кіно-тэатрах. Забарона матывэна
тэж, што карціна „Кастрычнік“,
зьяўляецца эфэктываю наваляю
камунізму“.

Пэрамога савецкае нафты

ЛЭЙДАН, 14. Кампанія „Дойл Мейдэ“
супроць продажу савецкіх нафтавых
прадуктаў у Англіі прапалілася. У вы-
ніку кампанія ангельскія аўтамабілістыя
купляюць савецкіх нафтапрадуктаў у
два—тры разы больш, як раней.

**Аджклад канфэрэнцыі Малое
Антанты**

БЕНА, 5. Газэта „Адвэрдуль“ публі-
куе паведамленьне аб тым, што канфэ-
рэнцыя Малое Антанты, якая вызначы-
ла на капец мал, адкладзена на не-
акрэсьлены час.

**Пэрсідэна-амэрыканская
згода**

ТЭГЕРАП, 14. Сёньня адбылося під-
пісаньне новай пэрсідэна-амэрыканскай
згоды, акая рэгуляе ўзаемаапацыі
абедзьвух дэяржаў у сувязі з уводэнь
пеш новых мытных тарыфаў у Пэрыі.

**Амерыканская кампар-
таганізацыя ў Нью-Ёрку маю-
ць у гэты пад абзунгамі абароны
Бела Куні.**

Гэтыя пачала таксама збор гро-
на і пабудову будынку для рэдан-
на „Дэйл Уоркер“.

Хвароба Штрэзмана

БЭРЛІН, 15. Агенцтва „Вольфа“ па-
ведла, што міністр замежных спраў
Германіі Штрэзмэн сур’ёзна хва-
рае. Штрэзмэннае паратыфусавага
містаў ітарам чэрава вішэчні-
на і ушчоджаньнем пачак. Нелас-
чыва пагарзы для жыцьця няма,
імячэна паздараваньне зойме нелальні
мэсэ ў пасьля чаго ў працягу некаль-
кіх дэсяцінаў павінен будзе ўстры-
мацца ад працы.

**Нямеччына-лі-
тоўскіх перамоў**

ВІЕНА, 14. Імячэна літоўскія пера-
моўчыя прымінілі, дэля ад’вэду
літоўскіх дэлегатаў у Коўну для ўдзелу
у адпаведных 10-гадзінных незалеж-
нае Літвы.

Англа-аўганская згода?

КАБУЛ. У сувязі з паведамлень-
нямі, якія зьявіліся ў ангельскім
друку аб тым, што нібы ўтворана
патаемная англа-аўганская згода,
«Хабль Ойл Матры» віша: «Ура-
чысты прыём, зроблены надышаху
ў Лейдэне, быў наладжан якраз у
разьліку дамагчыся ўтворэньня па-
добнага ўгавору».

Газэта выказвае ўпаўневаьць,
што «Агаўністан не запомніць
прыўд, прычыненых яму Англіяй,
і будзе дальнабачным».

ПУСК ПАПЯРОВАЕ ФАБРЫКІ

ЛЕНІНГРАД, 12. Пачынае ў рух Ба-
ровіцкая картонная фабрыка „Красная
Звезда“. Фабрыка будзе выпускаць 800
тон паперы ў мясэц.

**З СЕВАСТОПАЛЮ—НА КАМ-
ЧАТКУ**

СЕВАСТОПАЛЬ, 12. Парахо „Лазоў-
скі“ вышаў на Камчатку, узушы на
борт самалёт „Савецкі Север“ і лётні-
каў Красінскага, Камалёва, Валынскага,
Радзевіча і Барысенка.

**Навігацыя у Лэнінградскім
порце**

ЛЕНІНГРАД. У Лэнінградскім ган-
дэльным порце падняты сьвіг і адбылося
адрыцьцэ летняй навігацыі. Зроблены
рамонт прычалных ліній, што дазьяць
магчымасьць адначасова разгружаць ка-
ля 130 параходаў. Адбываюцца работы
па пабудове махэвінававай лясной гавані,
якая зьявіцца адпал на сваім аб-
сталяваньні ў Бўроне. Грузаварот пор-
ту ў гэтым годзе будзе на 15 проц.
большы, чым у мінулым годзе.

Пэрамога савецкае нафты

ЛЭЙДАН, 14. Кампанія „Дойл Мейдэ“
супроць продажу савецкіх нафтавых
прадуктаў у Англіі прапалілася. У вы-
ніку кампанія ангельскія аўтамабілістыя
купляюць савецкіх нафтапрадуктаў у
два—тры разы больш, як раней.

**Аджклад канфэрэнцыі Малое
Антанты**

БЕНА, 5. Газэта „Адвэрдуль“ публі-
куе паведамленьне аб тым, што канфэ-
рэнцыя Малое Антанты, якая вызначы-
ла на капец мал, адкладзена на не-
акрэсьлены час.

**Пэрсідэна-амэрыканская
згода**

ТЭГЕРАП, 14. Сёньня адбылося під-
пісаньне новай пэрсідэна-амэрыканскай
згоды, акая рэгуляе ўзаемаапацыі
абедзьвух дэяржаў у сувязі з уводэнь
пеш новых мытных тарыфаў у Пэрыі.

**Гарантаваньне аўстрыйскага
вывазу ў СССР**

ВІЕНА. Муціцпалітэт гор. Ліца па-
станавіў узяць удзел у гарантаваньні
аўстрыйскага вывазу ў СССР у суме
3 млн. швіллінгаў.

Аманула-хану Крыме

СЕВАСТОПАЛЬ, 15. Падыхаў у жо-
каю, членамі сямі і сьвітаю прыбыву ў
Севастопаль. Да моманту прыходу ш-
віка на перапе сабраліся члены ўраду
Крыму на чале з старшынёю Крымска-
га ЦКБ т. Кубавым і прадстаўнікі вай-
сковых улад і камандваньня чорнамор-
скага флэту. Пасьля абмеду прывітань-
лямі, імячэна абшыў ганаровую варту,
вітаючы з чырвонаармейцамі. Потым
падыхаў і імячэна госьці накіраваліся ў
майтэак на паўднёвым беразе Крыму.

**Турэцкі вайсковы карабль „Сьмір-
на“, на якім аўганскі падыхаў паедзе
ў Турцыю, заўтра выходзіць з Кан-
стантынопаля ў Адэю. На борце
„Сьмірны“ знаходзіцца дэлегацыя ту-
рэцкага ўраду і прадстаўнікі друку.**

**Камандыроўка рабочых за
граніцу**

ЛЕНІНГРАД. Рад лэнінградскіх тра-
стаў камандыроў рабочых на загра-
нічныя фабрыкі. У першую чару паедзе
за граніцу група рабочых тэксцэлавой,
мэталэвай і харчовай прамысловасьці.
Яны будуць навучацца ў тэхнікумах і
працаваць на прадпрыемствах у Паме-
чысьце, Чэхэ-Славакіі і Заучалых Шта-
тах.

Аманула-хану Крыме

СЕВАСТОПАЛЬ, 15. Падыхаў у жо-
каю, членамі сямі і сьвітаю прыбыву ў
Севастопаль. Да моманту прыходу ш-
віка на перапе сабраліся члены ўраду
Крыму на чале з старшынёю Крымска-
га ЦКБ т. Кубавым і прадстаўнікі вай-
сковых улад і камандваньня чорнамор-
скага флэту. Пасьля абмеду прывітань-
лямі, імячэна абшыў ганаровую варту,
вітаючы з чырвонаармейцамі. Потым
падыхаў і імячэна госьці накіраваліся ў
майтэак на паўднёвым беразе Крыму.

**Турэцкі вайсковы карабль „Сьмір-
на“, на якім аўганскі падыхаў паедзе
ў Турцыю, заўтра выходзіць з Кан-
стантынопаля ў Адэю. На борце
„Сьмірны“ знаходзіцца дэлегацыя ту-
рэцкага ўраду і прадстаўнікі друку.**

**Камандыроўка рабочых за
граніцу**

ЛЕНІНГРАД. Рад лэнінградскіх тра-
стаў камандыроў рабочых на загра-
нічныя фабрыкі. У першую чару паедзе
за граніцу група рабочых тэксцэлавой,
мэталэвай і харчовай прамысловасьці.
Яны будуць навучацца ў тэхнікумах і
працаваць на прадпрыемствах у Паме-
чысьце, Чэхэ-Славакіі і Заучалых Шта-
тах.

Сіла бальшавізму у тым менавіта і заключаецца, што ён не баіцца прызнаць сваіх памылак (Сталін)

Самакрытыка пры перавыбарках бюро ячэек

ПЕРАВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ ЯЧЭЕК АДБЫВАЮЦА ПРЫ НЯЗВЫЧАЙНАЙ АКТЫЎНАСЬЦІ І АЖЫЎЛЕНЬНІ

Пленум ЦК КП(б)Б прапануе скарыстаць надыходзячыя перавыбары бюро ячэек і раённыя канфэрэнцыі для выяўленьня і адхіленьня недахопаў працы партыйнай арганізацыі як у справе абслугоўваньня сваіх членаў, так і ў справе абслугоўваньня шырокіх пралетарскіх і сялянскіх мас і пры вырашэньні пытаньняў сацыялістычнага будаўніцтва. (З рэзалюцыі пленуму ЦК КП(б)Б)

Аб перавыбарчых сходах

Перавыбары бюро ячэек, што за раз адбываюцца па ўсёй КП(б)Б, з палінасьцю паказваюць, што лінія, намечаная апошнім пленумам ЦК і ЦКК УсеКП(б), а таксама і майскім пленумам ЦК КП(б)Б у працы ячэек знайшла поўнае адлюстраваньне. Гэта знайшло сабе пэўнае выражэньне ня толькі пад час перавыбару, але і належным чынам знаходзіла сабе месца ва ўсёй папярэдняй працы ячэек. Зімовы перыяд працы характэрны гаспадарчымі пытаньнямі, што паставіла партыя перад усімі арганізацыямі, труднасьці правядзеньня гэтых гаспадарчых кампаній, абумоўленыя цэлым радам асаблівасьцяў аб'ектыўнага парадку вымагалі ад ячэек надвычайнага напружаньня ўсіх сіл і заслалі сабою іншыя пытаньні працы ячэек. Калі ж узьняць пад увагу лічманкавую пару барацьбы з анархіяй, дык тым пасьпехі, што ёсьць, падвойваюцца ў сваёй вартасьці.

Цяпер, у перавыбарчую кампанію, партарганізацыі падліваюць вынікі зімова працы, ставячы яе пад кантроль партыйных мас і намячаючы супольна новыя шляхі для далейшае працы. Загартаваныя штодзённай практычнай працай, змагаючыся штодзённа за паліпавьненне працы, атрымаўшы належную палітычную кваліфікацыю, партыйны асабліва добра ў агульным зразумелі сутнасьць самакрытыкі, яе карысьць для справы пасьпяховай працы. Яшчэ толькі распачаліся перавыбары бюро ячэек, але ўжо зусім аскрава высьвятлялася, што асноўнае лінія іх правільная, што абсалютна большасьць партыйцаў добра разумеюць, што вымагае ад партыі сучасная эпоха.

Звычайна паказальна гаворыць аб дрэннай якасьці кіраўніцтва ячэйкай. Ня менш значным фактам, які паказвае аб надбайнасьці ў працы, гаворыць карэспандэнцыя з ячэйкі МЦРК, якая, угразваючы ў дробныя пытаньні канфліктнага парадку, у пытаньні разбору асабістай грызвы, не «ўдасужылася» заслухаць ні разу дакладу фракцыі праўленьня ЦРК, не разглядала пытаньняў гаспадарчага парадку, як рацыяналізацыя, звышзьяне сабекошту і г. д. Гэтыя адмоўнасьці найбольш яскрава, выяўленыя пры дапамозе самакрытыкі, павінны быць як мага хутчэй зжыты.

На рэзкім зьявішчам зьяўляецца і тое калі ў бюро ячэек на лічадца з думкамі пасобных партыйцаў, практыкуючы асабліваньне, найважлівым адносіны да іх прапагоў (ячэйка «Пралетары», с. шляхоў МВБ чыг.). І як больш-менш агульнае зьявішча—адна мала ўвагі пытаньням правядзеньня беларусізацыі. Па шмат якіх ячэйках, ня глядзячы на палінасьць значнай колькасьці беларусаў, праца як партыйная, так і масавая вядзецца на расійскай мове, амаль зусім не працуюць беларускія гурткі, не праводзіцца належным чынам напулярызацыя вышэйкі беларускіх газет.

Праводзячы перавыбары бюро ячэек пры шырокім разгортваньні самакрытыкі, мы з задавальненьнем можам адзначыць, што амаль усе выступаючыя ў спрэчках таварышы, прымаючы абсалютна пераважнае іх большасьць, закранаюць пэўныя пытаньні парт'ячэек падзелавому, крытыкуючы асобныя промакі і хібы ў працы, тут-жа прапануюць і практычныя шляхі да іх зьявішчэньня. Толькі, як адзінакава вынікае, можна канстатаваць, што большасьць гаспадарчых лічадца з думкамі рабочых (зав. «Дрэвапрацоўшчык») і жыхароў заўважваюць, што пераходзіць на новы від сырцу, дасягнута большая прадукцыйнасьць вытворчасьці (на 5 фунтаў з пуду сырцу больш, чым раней).

Лакіраваныя камуністы з Лесбелу

Вечар самакрытыкі на заводзе «Дрэвапрацоўшчык»

У мінулы аўторак ячэйка КП(б)Б монскага заводу «Дрэвапрацоўшчык» напярэдадні перавыбару бюро правіла адчынены сход-вечар самакрытыкі.

І не задарма! Патрэба такога масавага сходу самакрытыкі адчувалася даўно. Будуецца новы завод. Сэрцы рабочых палаюць надзеяй, глядзячы на раскошную пабудову гэтага будучага сьветлага пачапу працы. Кожны даражыць за якасьць і правільнасьць пабудовы. Кожны гатоў і рад даламагчы, парадзі інжынерам і спецам будаўніцтва, чым здолее, як можа... Але як прыслухоўваюцца да крытыкі рабочых, як выкарыстоўваюць помы іх многалетні работы для кар'еры і пасьпеху будаўніцтва? Гэта было маўклівай загалкай.

Ужо сьданы новага заводу скрэплены апошняю балькай, заўгорованы апошні рад цаглянак. І вось рабочыя бачаць: *столь у рабочых пакоях нізкая нармальнай* (3 мэтры і 12 сант.), што прычыць законам аб ахове працы; *вожны нуричане завельмі нізка*, як-бы наўмысьля, каб на рабочых вяршатах было цёмна. Гэта галюны недахоп які прычыць нармальным умовам працы. Вось чаму супроць яго так горача выказалася 46 чалавек удзельнікаў сходу.

Чаго глядзелі тэхнікі пры пабудове?

Чаму фабзаўмясцом не арганізуюць рабочых сходаў з мэтай самакрытыкі будаўніцтва свайго прадпрыемства?

Чаму вытворчая камісія ў гэты час спала? (а яна за год часу правіла толькі дзьве нарады).

Чаму адміністрацыя не ўзмацніла тэхнічнага нагляду за пабудовай? Гэта промакі ў будаўніцтве, якіх ужо ня час правіць—у адзін голас пыталі рабочыя, выступаючы па дакладзе дырэктара заводу і яго памочнікаў.

І трэба адзначыць сумленнасьць т. Брандта, дырэктара заводу і тав. Гольдбарга—старшага майстра, які будучы такімі-ж самымі рабочымі—камуністамі, пабальшавіцку не баяліся здаровай крытыкі як сваіх таварышоў камуністых, так і беспартыйных рабочых. Яны адзначылі, што за недахопы ў будаўніцтве новага заводу мы павінны ўсе, і зьтое, што равой ня выкарысталі шырокае рабочае думкі праз вытворчыя нарады і праз адчыненыя сходы ячэйкі КП(б)Б.

Са зьдзіўленьнем давалася рабочым выслушаць выступленьні двух прадстаўнікоў Лесбелу таварышоў Юшкевіча і Бромбарга. Каб прызнаць памылкі ў будаўніцтве новага заводу, найважлівасьць да гэтае справы з боку Лесбелу-гэтыя таварышы ўсякім манерам адмахваляліся ад выкрытых недахопаў, стараліся іх «змазаць» і крыўдавалі на «дамагогію» рабочых. Іх выступленьні можна кваліфікаваць як выступленьне лакіраваных камуністых, так удала ахарактарызаваных т. *Сталіным* на апошнім пленуме ЦК УсеКП(б).

Але рабочыя ня сьцярпелі. З 46-ці чалавек, якіх ўдзельнічалі ў спрэчках і запытаньнях, кожны «крыў» Лесбел за яго нлыважлівасьці адносіны да будаўніцтва, за яго надбайнасьць, як мачыхі да заводу «Дрэвапрацоўшчык».

Адчуваючы сябе пакрыўджанымі, г.т. з Лесбелу спрабавалі перайсьці на асабістую глебу неважных працаўнікоў заводу.

Тав. *Рыжой*—член бюро ЦК КП(б)Б, які прысутнічаў на гэтым сходзе, узяўшы слова, належным чынам «абсек» выступленьні прадстаўніка Лесбелу Юшкевіча, які ўвесь час ад недавальнасьці кідаў неўгрунтаваныя рэплікі.

Прадстаўнікі саюзу дрэвапрацоўшчыкаў таксама адзначалі, што Лесбел, намячаючы будаўніцтва, ня ўлічваў культурных патрэбаў рабочых, як пашырэньне сталожкі з чытальняй, пабудова лазьні і г. д.

Увогуле гэты сход ячэйка правіла, як трэба лепш, і не спадзявалася, што ён вызаве такія жывыя спрэчкі.

Усе рабочыя былі задаволены выступленьнем тав. *Рыжова*, які зазначыў гаспадарнікам, каб лны не баяліся здаровай масавай рабочай крытыкі, бо без яе мы ня зможам шпарка будаваць сацыялізм. Уважлівы адносіны гаспадарнікаў да справы і дапамога рабочае крытыкі—лепшая гарантыя пасьпяховага будаўніцтва—скончыў слова т. *Рыжой*.

Сход абраў камісію для выпрацоўкі канкрэтных мерапрыемстваў у сувязі з будаўніцтвам.

Гэты сход зьявіўся першым масавым сходам самакрытыкі на заводзе «Дрэвапрацоўшчык», праз які беспартыйныя рабочыя разам з камуністамі правярылі пройздены шлях будаўніцтва і ўмацнілі сваю верацьсьць.

Я. Ч.

А сланя і не заўважылі

(Гарраён, Менск)

Умовы працы ячэйкі КП(б)Б будаўнікоў некалькі адрозьніваюцца ад умоў іншых ячэек. Яе члены раскінуты па розных калектывах, пабудовах, Белжылсаюзе, рабочых, і некалькіх чалавек прымацаваных, якія працуюць у розных установах.

Усё гэта кладзе свой адбітак на ўсю работу ячэйкі, што і было відавочна з самага пачатку сходу, калі замест 61 таварыша зьявілася 46, а крыху пазьней падышло яшчэ 5.

Ячэйка за справаздачы перыяд абслугоўвала 1.384 рабочых рознай кваліфікацыі. Сярод усяе гэтае масы рабочых работу выдудь 41 член і 20 кандыдатаў партыі, што і складае ўсю ячэйку.

Пасьля дакладу распачаліся спрэчкі, а потым і рэгламантныя—па 10 хвілін.

— Ня зусім добра адносіліся некаторыя старыя партыйцы да таварышоў кастрычнікавага закліку, што вынілася ў недапушчальнай крытыцы, а часам і высмейваньні, таварышоў, якія ўступалі ў партыю.

— Гурток па вывучэньні пастаноў 15-га парт'езьду вельга называць гуртком,—каза тав. Нахімовіч,—кіраўнік гуртку сядзе больш на калёсах. З выдучэньнем партыйцаў на актыўную працу справа абстаіць з рук вон дрэнна. Выступлі аднаго на працу ў клубе і на гэтым спыніліся.

— Работа камісіі па падрыхтоўцы да перавыбару ячэйкі не дала ніякіх вынікаў. Наскокам бралі члены камісіі лічбы, не правяраючы гэтых лічбаў і не вывучаючы работы.

— А вось і аб такім факце,—расказвае сакратар камсамольскай ячэйкі,—два месяцы таму назад бюро заслухала справаздачу аб рабоце ячэйкі КСМ і на гэты час па дакладу няма яшчэ прапагоў; рэ-

кі пішам працяколы, а беларусізацыі ў ячэйцы няма.

— Ячэйка праспала правосьці растлумачальную работу аб будаўнічым сэзоне, а час для гэтага быў.

Вось асноўныя моманты з выступленьняў па дакладу аб рабоце бюро. Выступалі актыўна. Гаварыла 20 чалавек і кожны ня менш 10-ні хвілін. Называюцца «важкімі» бюро.

А сланя дык і не заўважылі. Забылі аб тым, што гэта ячэйка будаўнікоў і што неабходна было-б пагаварыць аб тым, што ў першую чаргу датычыцца непасрэдна яе работы—гэта будаўнічы сэзон.

Амаль што кожны член ячэйкі чытаў у дзень выбару на старонках «Зьвязь» («Зьвяз ду» вышывае 44 чалавекі) аб тым, што будаўнічы сэзонам справа абстаіць крытычна. Аб гэтым маўчалі. Гэта пытаньне не закранута ў справаздачы бюро ячэйкі. І наогул у гаспадарчых пытаньнях мала гаварылася. Чуваць было толькі адно, што бюро заслухала даклады пра калектыву 2 разы, «Вадаканалу» і раз і то толькі тады, калі апошні спыніў сваю работу. А лічбы, якія-б ілюстравалі карысьць гэтых дакладаў, няма.

Нас могуць папкінуць у тым, што моў,гэтая ячэйка не пры будаўніцтве, а пры саюзе будаўніцтва. А ці ня справа прафсаюзу астаіцца ў будаўнічым сэзоне і ня справа парт'ячэйкі, якая гэты сэзон кіруе, задаць тон і сьцяг саюзу аб тым, які яго ўдзельнік быць у будаўнічым сэзоне. Такія элемэтарныя рэчы было-б даўно ўлічыць.

Новаабранаму бюро ячэйкі да будзе прыняць усе адмоўныя бакі пад увагу, узяцца рашуча зьявішчэньне ўсіх пералічаных недахопаў і ў першую чаргу такія пытаньні, як будаўнічая работа.

...і татак далей.
Усе гэтыя „свалікія мэдзі“ выклікаюць шмат пугарак з боку беспрацоўных і наогул бабруйскага насельніцтва. Асабліва незадаволены былі працаўнікі аддзялення Лесбелу, зводзілі на скарачэнні штату. Усе яны з'яўляюцца „чужакамі“, сярод начальства ня маюць ніводнага сваяка, таму ім і прышлося назвацца кавалка хлеба.
Пры некалькіх „мясцовых“ рэвізіях ніхто не звяртаў увагі на гэтыя і шмат інтых адносінаў.
Трэба, каб ЦКБ-РСІ паслала інспектара з Менску і дакладна абследавала работу аддзялення Лесбелу.

Чужак.

Практыка 8-мі насыценных газет (вынікі невялікага абследавання)

ЦКБ-РСІ абследавала 8 насыценных газет буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі: дзю ст. Менск Зах. зыг., ст. Віцебск і Магілёў МВБ зыг., Менскі электрастанцыя, завод імя Дзюбала, Ф-кі «Возуві», заводу «Двигатель революции» і гарбарні імя Лекерта.
Нажал, ня ўсе насыценгазеты выдучы систематычны вучот сваёй работы, і таму цяжка было па некаторых з іх дакладна ўсталяваць, колькі ў насыценгазетах змяшчана заметак і вынікі па іх.
Якія пытанні асвятляюць насыценгазеты? Па сваім змесце ўсе заметкі можна падзяліць на дзве групы. Да першай групы адносяцца заметкі афіцыйнага і юбілейнага характару—такіх зальчываецца 67 проц. Да другой групы адносяцца заметкі, якія гавораць аб недахопах тэй ці іншай галіны работы: апошніх—33 проц. Такім чынам, у насыценгазетах змяшчаюцца больш за ўсё заметкі кампанейскага і юбілейнага характару. Гэта гаворыць аб тым, што рэдкалегі павінны дамагацца павялічэння ліку зметак па пытаньнях жыцця прадпрыемства і недахопаў у яго рабоце.
Другое важнае пытаньне ў рабоце насыценгазетаў—ступень рэагавання адміністрацыі на выкрываючыя заметкі. Надлік па 8 насыценгазетах паказвае, што недахопы знішчаюцца толькі на 30 проц., што, вядома, на з'яўляецца зусім невыстарчальным. Пасобныя заводкіраўніцтва зусім мала ўвагі з'яўляюць на заметкі, а рэдкалегі павінны адносіцца да такіх зьяў. Найменшы прадант да знішчэння недахопаў дзе насыценгазета службы цягі МВБ зыг. у Магілёве, дзе па 231 заметцы ўжыты меры толькі ў 23 выпадках, што складае 10 проц.
Парыжальствам і янакам неабходна падпісваць гаспадарнікаў, каб яны больш акуратна адказвалі на гэтыя заметкі. За ўзор можна ўзяць насыценгазету па фабрыцы «Двигатель революции» ў Гомелі. Там адміністрацыя афіцыйна наведваюць рэдкалегі, што канкрэтна зроблена па тэй ці іншай заметцы і якія аргументы вынікі. Рэдкалегі-ж на сваіх пасяджэннях разглядае адказ адміністрацыі і калі які-небудзь адказ не задавальняе, яны патрабуюць больш поўнага. Аб усім гэтым зразумела, вядома, да ведама зацікаўленых рабкораў. Такі парадокс рэагавання на заметкі, вядома, вельмі добры і яго неабходна распаўсюдзіць і на іншыя прадпрыемствы.
У асвятленні жыцця прадпрыемства насыценгазетаў, найбольшую колькасць зметак прысьвячаюць пытаньням рацыяналізацыі і рэжыму эканоміі (19 проц.). Зусім невыстарчальна асвятляюцца ў насыценгазетах матэрыялы патрэбы рабочых (3,8 проц.), невыстарчальна таксама асвятляецца непасрэдная работа ад-

міністрацыі—штодзённае кіраўніцтва прадпрыемствамі (4,7 проц.).
Наступнае пытаньне—хто, галоўным чынам, піша ў насыценгазетах? Найбольшую колькасць зметак даюць беспартыйныя рабочыя (65 проц.), за імі ідуць партыйцы (24 проц.) і наступная група—камсамоўцы (17 проц.). Характэрна адзначыць, што больш за ўсё аб недахопах на прадпрыемстве пішучы беспартыйныя рабочыя, а камуністы даюць амаль афіцыйны матэрыял. Адміністрацыя піша мала (4 проц.).
П. Пасюкевіч.

Буздырын—чалавек прыемны ва ўсіх адносінах

Дазвольце вас пазнаёміць: кіраўнік паліцыйнага раённага канторы „Фанеро-Двинолес“, вельмі добры чалавек ва ўсіх адносінах, заўсёды з адкрытай душой і адкрытай кішэняй—тав. Буздырын... Прашу любіць і паважаць... Вам крэдыт не патрэбен? Паведамляю: сваім знаёмым тав. Буздырын дапамагчы заўсёды вельмі і вельмі рад...
Прыемна мець справу з такім чалавечкам. Прыватнікі Міндлін і Давідаў у вузкім сямейным коле гавораць, што калі-б усе гаспадарнікі былі хоць крышку падобныя да тав. Буздырына, „сумленнаму камэрсанту“ жылося-б пры савецкай уладзе зусім ня кепска...
Гэта „характарыстыка“ савецкага прадстаўніка абходзіцца савецкай дзяржаве ня мала. Але што зрабіць, аўтарытэт у прыватніка заважае ня лёгка.
У Міндліна паліцыйнага райкантора „Двинолеса“ арэндзе вучастак зямлі пад склад. Гэты вучастак Міндлін бярэ ў арэнду ад камтасу і плаціць па 4 кап. за квадратны сажань, але з тэй прычыны, што Міндлін вельмі сымпатызуе Буздырину, —ён яму здаў ад сабе ў арэнду вучастак па 8 кап. з квадр. саж.

Сто проц. барышу ня выклікалі ў Буздырына ніякага пратэсту. Кожны-ж хоча жыць, хоча мець свой кавалак хлеба з маслам. Гэты-ж Міндлін мае свой лесопільны завод і Буздырын лічыць сваім абавязкам забяспечыць завод прыватніка лесаматар'яламі амаль заўсёды ў ірэдзіт, вельмі часта без захавання ўсякіх фармальнасцяў, як было, напрыклад, з чатырма вагонамі дроў, якія былі проданы Міндліну 21-га лістапада мінулага году па запіцы бухгалтара Левіна і да моманту рэвізіі камісіі Палацкай АКК дакумантальна не аформлены. Такоў уважлівасці, нажал, райкантора ня выказвае ў адносінах да савецкіх заводаў, хоць-бы заводу паліцыйнага камбінату, якія панура отаілі і чакалі сырцу ў той час, як завод Міндліна працаваў на поўным ходзе.
І Міндлін, за якім да моманту рэвізіі лічыліся незаплачанымі

Мы друкуем зноў раз, пасля пераімянавання, патрабуем адказу. Нарэшце атрымліваем перамогу. Адміністрацыя набіраюцца «харабрасці» і адказваюць. Хлопцы адказваюць! Яныж меле, як хвостом цяля. І правільна, і няправільна, а наогул «сапраўднасці» не адпавядае». Адміністрацыя спадзяюцца затуманіць рэдакцыю вочы, узяць адвагаю, бо—«адвага гарады барэ»... Трэба ўважліва ўчытацца ў «савяржэнне», адкінуць тое, што засланне ісьціну і тады толькі пераконваецца, што маеш справу проста з бюракратычнай адпінкай.
Падамо некалькі фактаў.
Пісаў нам рабкор Давідаў аб тым, што Мазырскі камтас нармываваў сена на ўвесь бюджэтны год, зьвёз яго ў адно месца і зваліў у кучу. У сене р'юцца сьвіньні, тошчудь яго каровы, расьцягвае па ахапцы вальковыя насельніцтва, а пасыла перша-ж дажджу сена пачне гніць.
Мазырскі камтас адказвае: правільна, сена загатоўлена на ўвесь год, складзена яго пад адкрытым небам, бо камтас ня мае адпаведнага памяшканьня. Але... «каб захаваць сена ад псавання, яго сваячасова было складзена ў стагі і абгароджана плотам. Магчыма, што на працягу зімы, невядомымі асобамі была зроблена частковая паломка плоту навакол

купі і з жонкай № 2 убачыўся. А для падарунку жонцы ён, апрача 45 проц. раз'яздных, выпісаў яшчэ сутачныя. Пра мясачнай пенсіі ў 287 р. сутачны і раз'яздныя складаюць добрую суму.
Радка дзе якая ўстанова раённага маштабу засталася пасыла загаду тав. Дзяржынскага аб рэжыме эканоміі пры ўласным выездзе. Сярод гэтых рэдкіх выпянаў ганаровае месца займае паліцыйна кантора „Двинолеса“, якой уласны выезд каштуе штогод 1.800 р. Але Буздырын варты большага. Недарма-ж яго так шануюць, што кідалі і перакідалі з месца на месца—з Масквы ў Архангельск, з Архангельску ў Сольвычогодск, з Сольвычогодску ў Полацк, з Полацку зноў у Маскву, і ўсё з сям'ёю, і ўсё з пад'ёмнымі. А галоўнае, чатыры гады пераезды адбыліся на працягу аднаго году—з красавіка 1927 году да сакавіка 1928 г.—і каштавалі яны дзяржаве 1.500 р.
Калі-ж хто-небудзь папракаў Буздырына ў неберажлівасці, ён адказваў:
—Кіньце... У вас не маскоўская пастаноўка пытаньня, а беларуская. Маштаб у вас правінцыяльны.

Чалавек з маскоўскім маштабам

АБО

як паліцыйна кантора „Двинолеса“ праводзіла „рэжым эканоміі“

3.162 руб., і Давідаў, за якім лічылася 3.100 руб.,—дасканала разумеюць вольнадушнасць Буздырына, які затрымаў выдату зарплаты лесарубам і возчыкам, абы мець магчымасьць зрабіць грашовую дапамогу „сумленным камэрсантам“.
Праўленьне тэсту „Двинолес“, якое знаходзіцца ў Маскве, даведваючыся аб „жартах“ свайго кіраўніка Буздырына, ухваліла пастанову, дзе досыць мягка зазначана: „запранаваць раёну ўжыць больш энэргічныя меры да ліквідацыі дэбітэрскае завинаванасці. Крыдытаваныя пакупцы (прыватныя асоб) не дапушчаць“. Вось і ўсё. Мілія людзі сядзяць і ў тэрысе.

„Маскоўскі маштаб“

Буздырын—прыемны чалавек ня толькі для прыватнікаў. Ня менш прыемны ён і для свайх супрацоўнікаў. Дзе вы знойдзеце яшчэ такога начальніка?
На 15-га лютага 1928 г. за служачымі лічылася 36.033 руб. 47 н. падоправадчаных сум. Крмжу менш было выдана служачым у выглядзе авансаў у лік пенсіі. Зарплата служачых—спраўды маскоўскага маштабу. Рахункаводы канторы, напрыклад, атрымліваюць 82 руб. 50 к. у той час, як бухгалтар акруговае установы атрымлівае толькі 70 р.
Карысна таксама езьдзіць у камандыроўкі. Па калдагаворы максымальна сумы камандыроўчых павінна складаць 30 проц., а фактычна на раз'езды выдана 50 проц. і больш.
Сам Буздырын вельмі любіў вандроўваць. Служачым канторы было з каго браць прыклад. За спэцвотражкі Буздырын езьдзіў у Іванова-Вазьнясенск, хоць дазволу на паездку кіраўніцтва тэсту яму не дадо. Затое Буздырын адным удаграм двух зайцаў забіў: вопратку за-

важ карэспандэнцыя і т. д. Што пра гучы на нягартуны прычынах на гучы імя Дзюбала з п'яным месцам зьявіваюцца, але побач з гэтым моцна вырабляў прагуды на грунтоўных прычынах. Тлумачыцца гэта тым, што шмат рабочых хварэюць нейкімі хваробамі страўніка. Карепандэнт паведамаў, што ў гэтых хваробах вяртаецца адсутнасць гатаванай вады ў банках і, такім чынам, рабочыя прымушаны былі піць сырую, брудную ваду.
Дырэктар адказаў: «Прычыны павялічэння прагуды на нягартуных прычынах паказаны няправільна. Хваробы страўніка зьяўляюцца выключнымі. Вакі ў цэхах з гатаванай вадоў устаноўлены. Галоўная прычына ў тым, што большая частка блых прагудышчыкаў на нягартуных прычынах п'юць розных апраўданьняў для таго, каб прагуды лічыць на грунтоўных прычынах».

Вось дасканала прыклад судалага абвяржэння. Хочаш вер, ня хочаш можаць ня верыць. Вакі устаноўлены—калі? Учора, сьвіньня, ці год таму назад? Хваробы страўніка—адзінаковы, усё-ж колькі іх было і чым яны тлумачацца? І што значыць—прагудышчыкі хочуць нейкага ашуканьня? А бюлетэні доктара—аб чым яны гавораць? Невядома.

Вось гэтыя «вычарнальныя адказы»:
«Няма добрага адкідлага кручка? Праўда, няма ні толькі добрага, але ніякага. Кручок зламаўся і зараз робіцца новы»...
«Клупікі нікуды ня варты? Ну, ужо гэта зусім няправільна, бо клупікі зусім новыя, купленыя летась у канцы кастрычніка... Магчыма, вадаправодчыкі лічаць яго няспраўным таму, што яны часта наразаюць доўгую разьбу на вадаправоднай трубе, не паддзіваючы масла. Праўда, для работы з гэтым клупікам трэба, бязумоўна, дадаць шмат лішняе сілы»...
«Трубарэз вепскі? Праўда, гэта не сакрэт. У трубарэзе сарвалася істужкавая разьба і зараз папраўляецца. Усім вядома, што кожны інструмент час ад часу псуецца, зношваецца і нават замаецца»...
І нарэшце:
«Я з упэўненасцю магу сказаць, што ў нас з інструментам у даны момант зусім добра»...
Так маніць і сам сабе супярэчыць наглядчы будынкаў 8-га вучастку т. Сьварцоў. І гэта называецца «вычарнальным адказам»? Як кажуць сяляне—«праўда Сідарава: кісялем бліццы намазаны, на паркані сушадца»... Маняць і не чыраюць.
ПРАЎДЗІН.

У якой галіне Буздырын эканоміў

Па „маскоўскім“ маштабе Буздырын і яго пярэднікі арганізавалі райкантору. Першым чынам пасадылі асабовага сакратара, кіраўніка, загадчыка над загадчыкамі складаў. Рахунковы апарат стварылі з 12 чал.—з іх: галоўбух, памагалі і статысты. Рэвізія знайшла, што пры больш правільным разьмеркаваньні абавязкаў, лік бухгалтараў можна было-б зьменшыць з 5 да 3, а лік рахункаводаў—з 6 да

4. І магчыма, у бухгалтэрыі было-б больш парадку. Рэвізія, напрыклад, усталявала, што апарат канторы пры ўсёй сваёй грамадзкасці, наўмысна кваліфікаваных сіл і тэхнічных прыладаў, як арытмомэтры, усё-ж з работай не спраўляецца і неабходных вестак па дынаміцы вытворчасці даць ня можа...
У адной толькі галіне Буздырын парашуь сапраўды эканоміць: склад лесаматар'ялаў і дроў вельмі раскідан, ахоплен навакол вёскамі і хутарамі, а пасярэдзіне складу знаходзіцца рабочы пасялак,—гэта значыць склад павінен ахоўвацца, як належыць, а Буздырын у самы вялікі разгар пакраж скараліў аднаго вартуўніка і гэтым хваліўся перад рэвізёрамі—як сумленна, моў, ён зьніжае 20 проц. выдаткаў. Гэта „эканомія“ будзе каштаваць, як відаць, ня так мала, бо і без таго ахова складу была вельмі слабая і складалася з некалькіх інвалідаў з амаль крамянёвымі стрэльбамі эпохі Пятра Вялікага.
Затое Буздырын вельмі ўпарта абараняў ад скарачэння свайх прыцягаль у канторы, дзе моцна зьвідо сабе гняздо сваякоў і знаёмых. Такая вось родная сям'я на чале з Трэйвасам (Прусьлін, Ісьмін), таксама сям'я на чале з Барканам І. Д. (Баркан М. Н., Гілін). Па пратэстах прывяты Талстой, Прусьлін, Абзэгаус і шмат іншых.

Вынікі камандыроўчых

Безгаспадарчасць на лесараспрацоўках дасягнула пышнага росквіту. Наперакор існуючай дырэктыве аб экспэрце лесаматар'ялаў у апрацаваным выглядзе, усё маляр'ял экспартуецца ў неапрацаваным выглядзе. Берагі і склады вельмі неўпарадкаваны. Палацкі склад знаходзіцца на беразе р. Дзвіны, па якой спляўляецца лесаматар'ял,

кага сьледчага, ня ўжыў ніякіх мер для выкарыстання таго-жа зла. Апрача таго, сьледчы заўважыў, як сыстэматычна п'яніца, прыходзіць на допыт арыштаванца ў п'яным выглядзе, не баючыся вынікаў, ведаючы, што Рэжыскаў абароніць яго, калі траба будзе.
Усе гэтыя факты могуць пацвердзіць супрацоўнікі пракуратуры, быў сам пракурор т. Стэльмах не адмовіцца гэта пацвердзіць.
Пракуратура Рэспублікі павінна тэрмінова расьсьледаваць гэтую справу і вызваліць сьледчы апарат Мазырскае акругі ад падобных прамаўнікоў.
А. Б.

Дзе вы бачылі такіх дурняў

Такое пытаньне было задана загадчыкам магілёўскай друкарні «Соха и Молот» тав. Станкевічам прадстаўніку рабоча-сялянскай інспэкцыі. І сапраўды, дзе вы бачылі такіх дурняў, якіх-б такіх заках давадзі афіцыйна. Чытач ужо зацікаўлен, — які-такі заках? Пачаўце крыху, аб усім паведамім.
Народны Камісарыят Земляробства вядзе вялікую перапіску. Яму патрэбны бланкі, кнігі і г. д. Усё гэта зразумела. Але што-ж гэта за

група бланкотаў важна красуюцца ў адным з пакояў друкарні? Гэта таксама заказ НКЗ. А гэтыя бланкі ў раскошным пераплаці з залатым цісьленьнем, на якіх мастак так старанна золатам выводзіць нечыя ініцыялы? Вайжэй да іх, Паглядзім. Можа гэта альбомы для Дому сельяніна? Можа гэта бланкі для расьлінаў аграномаў, земляробаў, зямельцаў, працаўнікоў?...

Бланкот ужо ў руках. Я яго разглядаю, мадаю добракасаць паперы і з уважлівасьцю паглядваю на верхні надпіс бланкота.
Член калегіі Наркамзему Беларусі Н. Г. Тамковіч.
Службовая запіска.
— Гэта першая сэрія бланкотаў. Другая:
Галоўны бухгалтар Наркамзему Беларусі Г. Д. Варман.

Трэцяя: «Начальнік кіраўніцтва Тэацоў»...—далей ужо ня глядаю. Я зразумеў.
Якая-ж будзе пашана да адвадзных працаўнікоў, ды асабліва такіх, як Тамковіч, Бэрман і г. д. Калі ў іх ня будзе імгненых бланкотаў, пры відзе якіх кожны з атрымліваючых службовыя запіскі прыдзе ў адпаведны чыну і годнасці вялікіх нерсон страх.
На прыгожых бланках мастак золатам вывеў: „Blok-Notes — Н. Г. Тамковіч“.
Прадстаўнік РСІ зьявіўся да загадчыка друкарні і запытаў яго: «Дзе-ж афіцыйны заказ на ўсё гэта?» — Ня маю. — Дзе-ж рахунак? — Таксама няма. — Дык як-жа, — вы дармова працуеце? — Не. Зусім не. — А як-жа? — Ды вельмі проста. Кошт бланкотаў мы раскладваем на кошт усяго прысланага ў даны момант заказу Наркамзему.
— А як-жа вы, ведаючы ўсё гэта, узлілі такі заках?

Паброўй ня ўзяць. Без заказу застанешся. — Прыходзіцца «салькуляваць».
— А чаму-ж яны не далі афіцыйнага заказу на бланкоты? Што-ж дурні яны, ці што, каб даваць такі заказ афіцыйна, —вось калі быў дан гэты адказ-запытаньне загадчыкам друкарні таварышу з ЦКБ. Думаю, што такіх «раўнадушных» траба некалькі патрыяхоўцаў.
Дзялюць.
Е. Г.

Член калегіі Наркамзему Беларусі Н. Г. Тамковіч.
Службовая запіска.
— Гэта першая сэрія бланкотаў. Другая:
Галоўны бухгалтар Наркамзему Беларусі Г. Д. Варман.

Тэацоў»...—далей ужо ня глядаю. Я зразумеў.
Якая-ж будзе пашана да адвадзных працаўнікоў, ды асабліва такіх, як Тамковіч, Бэрман і г. д. Калі ў іх ня будзе імгненых бланкотаў, пры відзе якіх кожны з атрымліваючых службовыя запіскі прыдзе ў адпаведны чыну і годнасці вялікіх нерсон страх.
На прыгожых бланках мастак золатам вывеў: „Blok-Notes — Н. Г. Тамковіч“.
Прадстаўнік РСІ зьявіўся да загадчыка друкарні і запытаў яго: «Дзе-ж афіцыйны заказ на ўсё гэта?» — Ня маю. — Дзе-ж рахунак? — Таксама няма. — Дык як-жа, — вы дармова працуеце? — Не. Зусім не. — А як-жа? — Ды вельмі проста. Кошт бланкотаў мы раскладваем на кошт усяго прысланага ў даны момант заказу Наркамзему.
— А як-жа вы, ведаючы ўсё гэта, узлілі такі заках?

Паброўй ня ўзяць. Без заказу застанешся. — Прыходзіцца «салькуляваць».
— А чаму-ж яны не далі афіцыйнага заказу на бланкоты? Што-ж дурні яны, ці што, каб даваць такі заказ афіцыйна, —вось калі быў дан гэты адказ-запытаньне загадчыкам друкарні таварышу з ЦКБ. Думаю, што такіх «раўнадушных» траба некалькі патрыяхоўцаў.
Дзялюць.
Е. Г.

Член калегіі Наркамзему Беларусі Н. Г. Тамковіч.
Службовая запіска.
— Гэта першая сэрія бланкотаў. Другая:
Галоўны бухгалтар Наркамзему Беларусі Г. Д. Варман.

Тэацоў»...—далей ужо ня глядаю. Я зразумеў.
Якая-ж будзе пашана да адвадзных працаўнікоў, ды асабліва такіх, як Тамковіч, Бэрман і г. д. Калі ў іх ня будзе імгненых бланкотаў, пры відзе якіх кожны з атрымліваючых службовыя запіскі прыдзе ў адпаведны чыну і годнасці вялікіх нерсон страх.
На прыгожых бланках мастак золатам вывеў: „Blok-Notes — Н. Г. Тамковіч“.
Прадстаўнік РСІ зьявіўся да загадчыка друкарні і запытаў яго: «Дзе-ж афіцыйны заказ на ўсё гэта?» — Ня маю. — Дзе-ж рахунак? — Таксама няма. — Дык як-жа, — вы дармова працуеце? — Не. Зусім не. — А як-жа? — Ды вельмі проста. Кошт бланкотаў мы раскладваем на кошт усяго прысланага ў даны момант заказу Наркамзему.
— А як-жа вы, ведаючы ўсё гэта, узлілі такі заках?

Паброўй ня ўзяць. Без заказу застанешся. — Прыходзіцца «салькуляваць».
— А чаму-ж яны не далі афіцыйнага заказу на бланкоты? Што-ж дурні яны, ці што, каб даваць такі заказ афіцыйна, —вось калі быў дан гэты адказ-запытаньне загадчыкам друкарні таварышу з ЦКБ. Думаю, што такіх «раўнадушных» траба некалькі патрыяхоўцаў.
Дзялюць.
Е. Г.

Член калегіі Наркамзему Беларусі Н. Г. Тамковіч.
Службовая запіска.
— Гэта першая сэрія бланкотаў. Другая:
Галоўны бухгалтар Наркамзему Беларусі Г. Д. Варман.

Тэацоў»...—далей ужо ня глядаю. Я зразумеў.
Якая-ж будзе пашана да адвадзных працаўнікоў, ды асабліва такіх, як Тамковіч, Бэрман і г. д. Калі ў іх ня будзе імгненых бланкотаў, пры відзе якіх кожны з атрымліваючых службовыя запіскі прыдзе ў адпаведны чыну і годнасці вялікіх нерсон страх.
На прыгожых бланках мастак золатам вывеў: „Blok-Notes — Н. Г. Тамковіч“.
Прадстаўнік РСІ зьявіўся да загадчыка друкарні і запытаў яго: «Дзе-ж афіцыйны заказ на ўсё гэта?» — Ня маю. — Дзе-ж рахунак? — Таксама няма. — Дык як-жа, — вы дармова працуеце? — Не. Зусім не. — А як-жа? — Ды вельмі проста. Кошт бланкотаў мы раскладваем на кошт усяго прысланага ў даны момант заказу Наркамзему.
— А як-жа вы, ведаючы ўсё гэта, узлілі такі заках?

Паброўй ня ўзяць. Без заказу застанешся. — Прыходзіцца «салькуляваць».
— А чаму-ж яны не далі афіцыйнага заказу на бланкоты? Што-ж дурні яны, ці што, каб даваць такі заказ афіцыйна, —вось калі быў дан гэты адказ-запытаньне загадчыкам друкарні таварышу з ЦКБ. Думаю, што такіх «раўнадушных» траба некалькі патрыяхоўцаў.
Дзялюць.
Е. Г.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Злачыныя адносіны да запатрабаванняў рабочых

У выніку створаных на Асінстроі немагчымых кватэрных умоў захварэла 19 рабочых, 1 памёр

Ворша. (Уласны кар.). Выдзелена партыйнымі арганізацыямі і арганізацыямі абласных і краёвых партыйных арганізацый у Воршы камісія абследавала кватэры ўмоў рабочых будаўнікоў, што працуюць на Асінстроі і выявіла злачыныя адносіны адміністрацыі да бытовых запатрабаванняў рабочых.

Рабочыя змяшчаюцца ў бараках, якія не адпавядаюць элементарным запатрабаванням кватэрных будынкаў. У маленькім пакоі, разлічаным на 25 чалавек, змяшчаецца 80. На адным ложку сьпяць па тры чалавек; шмат — на падлозе. Немагчыма цяжкія кватэрныя ўмовы зьявіліся прычынай таго, што 19 рабочых захварэла на маларыю, прычым адзін з іх памёр. Захварэўшым вельмі дрэнна аказвалася медыцынскай дапамога.

Злачыныя адносіны да бытовых запатрабаванняў рабочых была настолькі влівава, што яны лічылі пават непатрэбным ужыць меры, каб захварэўшым была аказана медыцынская дапамога.

Вінаватыя прыцягваюцца да партыйнай і судовай адказнасці.

Стрэлковы спорт сярод паліяўнічых

ВІЦЕБСК. Сякнямі стралковага спорту праводзіць у маі месяцы стралковыя спаборніцтвы гарадскіх паліяўнічых, а ў Чэрвень спаборніцтвы паміж Высачанскім і Гарадзішчанскім раёнамі па страліцтві. Саюз арганізуе стралковы цэнтр пры вэтэрынарным інстытуце.

Беларускія бібліятэкі для школ Бабруйшчыны

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Інспэктарыят нарасветы закупіў у Белдзяржвыдавцтва бібліятэкі, якія складаюцца выключна з беларускае літаратуры для забеспячэння школ акругі. На гэтую мэту скарыстоўваецца звыш 18.000 руб.

Песні братэрства

На вечары ўкраінскіх пісьменьнікаў

На сцэне клубу Карла Маркса, за сталом прэзідыуму сядзяць побач: Колаас і Тычына, Бадуля і Сасюра, Усенка і Варашча...

Літаратурная Украіна і літаратурная Беларусь вышліся разам. Гэта вялікае свята. Гэта свята маладых расвітаючых культур, гістарычным шляхі якіх пераплятаюцца і асвятчаны адным сонцам.

Іх і беларуская літаратура, гаворыць адкрыта вочар тав. Баліцін, — літаратура братэрскае Украіны возьме ўсё лепшае ад культурнай спадчыны мінулага, пранясціўшы яго праз наш пралетарскі фільтр. Наш агульны шлях — гэта шлях пралетарскае літаратуры. Прыезд пісьменьнікаў, вывучэнне імі культурнага будаўніцтва і замацаванне сувязі з пісьменьнікамі нашай рэспублікі — адна са сродкаў братэрскага супрацоўніцтва пралетарскіх культур Саветаў Саюза. Няхай жыць пралетарская культура!

Пад шум воллескаў і трэск белдзяржкінаўскіх «Юпіфераў» абіраецца ганаровы прэзідыум: т. т. Кіорын, Чарвякоў, Галадзед, Пятроўскі, Скрыпнік, Хацкевіч і Кіпкіян. Затым праф. Бу-

меньнікаў слова бярэ чарнавусятав. Піліпенка:

— Мы братнія народы на толькі, як рэспублікі Саветаў Саюза. Нас яшчэ аднае нашая мова, у якой багата блізкіх, супольных элементаў... Ня ўся Беларусь — савецкая, — гаворыць далей т. Піліпенка, і на ўся Украіна — савецкая.

Наша задача, задача пісьменьнікаў — барацьбітоў, заключаецца ў тым, каб звязаць разарваны часткі нашых краін, каб вырваць з пад панскай улады беларускія і ўкраінскія землі!

Тав. Піліпенка банча сваю прамову шчырым пажаданнем беларускім пісьменьнікам пазбаўіцца ад той хваробы літаратурнай калатні, якой літаратурная Украіна ўжо больш не хварэе. Пажаданне сустракаецца бурнымі воплескамі ўсёй перапоўненай залі.

І пасля гэтага — песні. Чароўныя мілагучныя песні лепшых кабароў Савецкай Украіны — волькі ў іх музыкі, пасае і нахвненні нашых вялікіх дзеяў! Гэта малодзе, абнаўленае рэвалюцыяй, мастацтва. Дні рэвалюцыі, романти-

МЕНСК

ЗНОЎ ХЛЕБНЫЯ ЧАРГІ

ДЗЕ ПАКАРНИ НА КАМАРОЎЦЫ?

ШТО РОБЯЦЬ АКРГАНДАЛЬ І МЦРК?

Учора раніцай у п'якарні працкалектыву на Камароўцы напалдаліся доўгія чаргі сляпкі, якія стаялі на вуліцы, пакуль ім удавалася купіць хлеба.

Такое становішча, зразумела, зьяўляецца недапушчальным. Прайшло толькі некалькі дзён, як чаргі ліквідаваны ў цэнтры гораду, і раптам мы напалдаем тое самае на ваколіцы.

Хто ў гэтым вінават? Хто не звяртае ўвагі на здавальненне першачарговых патрэб прыжыццёвага ў Менск сляпкіства? Зноў прыходзіцца адзначаць, што вінаваты ў гэтым акрандаль і МЦРК. Першы — не націскае на гандлёвыя арганізацыі, каб апошнія разорвалі пункты на продажню хлеба на ваколіцы. МЦРК-ж, з другога боку, маючы ў раёне дзейнасці п'якарні працкалектыву краму, не арганізаваў продаж хлеба гэтай крамай.

Чакаем тэрміновага ўрэгулявання хлебнага пытання на ваколіцы. Між іншым, цікава было б ведаць вынікі расьведвальнага пытання аб хлебных чаргах, якія мелі месца некалькі дзён назад у цэнтры гораду.

Прыезд БДТІ

4-га чэрвеня ў Менск вяртаецца пасля 7-месячнага аб'езду акруг Першы Беларускі Дзяржаўны Тэатр. Тэатр за гэты час даў рад спектакляў у Віцебску, Магілёве, Воршы, Горках і г. д. Тэатр візе ў Менск тры новыя пастаноўкі, незнаёмых для менскага глядача.

Дапамога палітэўнаволеным Зох. Беларусі

ЦК Мопр'у БССР сёння адправіў 10 тыс. руб., якія былі сабраны сярод працоўных Беларусі, для перадачы палітэўнаволеным Зох. Беларусі і Польшчы.

НА АСІНСТРОІ

Зацьверджан праент станцыі

Учора прыехаў у Менск газоўны інжынер Асінстрою тав. Алеінікаў для дакладу СНК аб ходзе работ на Асінстроі.

У гутарцы з нашым супрацоўнікам тав. Алеінікаў пачэдамі, што гэтымі днямі цэнтральны электратэхнічны савет зацьвердзіў праект Асінстрою ў частцы пабудовы самоў станцыі з усімі дапаможнымі работамі. Такім чынам, у сучасны момант ёсць ужо зацьверджаныя тэхнічны праект пабудовы галоўнага корпусу і абсталявання станцыі. Падрэнтаваны таксама праект арганізацыі тарэфнае гаспадаркі на Асінстроі.

На Асінстроі зараз занята да 1.500 рабочых. У блэйшы час заканчваецца пабудова веткі ад Выдрыцы да Арэхаў. З 5-га мая там працуюць 150 гарбароў.

У блэйшыя дні будзе прыступлена да плянавання плошчы і калявання катлавану для галоўнага корпусу. Пуск часовай электрастанцыі затрымаецца з-за несвапачасовага атрыманьня генэратараў. Як паведамаюць, гэтыя генэратары ўжо пакіраваны на Асінстроі і ў хуткім часе будуць устапоўлены.

Асінстроі заключыў дагавор з левінградскім машынным трастам на дастаўку трох катлоў на агульную суму 800.000 руб.

Камсамол дзякуе прафэсуру

Культурны ўзровень рабочей моладзі расьце, але не глядзячы на гэта, чэлы рад пытанняў застаецца ў малейшай ступені невырашанымі як у школе, так і ў клубнай рабоце. У вырашэньні гэтых пытанняў аказала значную дапамогу рабочей моладзі прафэсура і прафком БДУ наладжаньнем раду лекцый, удзелу ў дыскусіях, у разьвязаньні незразумелых пытанняў і г. д.

Менскі АК ДКСМБ выносіць шчырую падзяку наступным прафэсарам: т. т. Вальфону, Бузку, дацэнтам: Кугелю, Усьпенскаму, Гайвароўскаму, Лебедкіну, Прапаўчуку, Тэпуну, Боруціну і Ранаву. Спэцдзякуецца, што і ў далейшым навуковыя сілы БДУ пойдуць на сустрэчу і акажуць такую самую дапамогу.

Камсамол адзявае форму чырвоных франтавікоў

3 Масквы вярнуліся ўдзельнікі Другога ўсебеларускага эканурсіі працоўнай моладзі, наладжанай газэтай «Чырвоная Зьмена». Многія з іх адзеты ў форму нямецкага саюзу чырвоных франтавікоў, якая знайшла сваё шырокае распаўсюджаньне сярод камсамолі Масквы і Ленінграду.

Узьнята кампанія за гэту форму і ў камсамольскай арганізацыі Менску. У рэдакцыю «Чырвонай Зьмены», якая праводзіць гэтую работу, паступіў чэлы рад заявак ад камсамольскіх чэлен і беспартыйнай рабочей моладзі аб жаданьні набыць гарнітуры. Апошнія ўжо заняны працкалектыву шэўнічнаў.

Усеагульнае навучаньне ў Менску

Вопыт ўвядзеньня абавязковага навучаньня ў Менску даў ставочны вынікі. Абхоплена школай 98 проц. дзяцей 8-мі гадовага ўзросту. Школы не наведваюць да 100 дзяцей на прычыне хваробы і недахопу вопраткі і абытку. У будучым годзе абавязковае навучаньне будзе пашырана і на дзевяці 9-ці гадовага ўзросту. Да гэтай справы сьвяткі народнае асьветы гарсавету паставіліся прыцягнуць прафэсараў, жакты і інш. грамадзкіх арганізацыяў.

Узбуджана хадкайніцтва перад гарадскім саветам аб водпуску сродкаў на пабудову новых школ на Серабранцы і Камароўцы.

Аб пабудове мэханічнай тэлефоннай станцыі

Прэзідыум акрыўкаіскаму на апошнім свайм пасяджэньні паставіў лічыць неабходным перабудова існуючую зараз у Менску тэлефонную станцыю ў мэханічную, колькасьцю да 3.000 абанэнтаў. Пры арганізацыі новай станцыі горад будзе забясьпечан шырока разгалінаванай пажарнай сыгналацыяй.

Адкрыцьцё дому адпачынку 15-га мая ў Ждановічах адбылося адшчыненна нова адрамантаваным даму адпачынку. Дом адпачынку будзе прапушчаць кожныя два тыдні 320 чал. адпачываючых, з іх 150 — дарма, а рэшту — за кошт прафсаюзу і мясцомай. Пры доме арганізаван спецыяльны дэкачэ пакой на 10 чал. для дзяцей адпачываючых матак.

Здарэньне ЗАБОЙСТВА 2-Х БРАТОЎ. У 6-ці вяротах ад отанцы Верайцы, Заходняй чыгуны невядомымі злачынцамі забіты два браты Саўціня, уласныкі смалануранага заводу. Прыняты меры каб зьліць забойцаў.

За дакладнасьць і плянаваць у рабоце

З прамовы камандуючага войскам БВА тав. ЯГОРАВА на зьездзе Асоавіяхіму

Першы зьезд Асоавіяхіму Беларусі, які толькі што адкрыўся, мае бліз сумнення вялікае значэньне. Гэта можна тлумачыць тым, што гэта сьлік супадае з практычнай

шляхам пераходу ад пачатковых элемэнтаў вайсковае суправы да вывучэньня больш складаных і цяжкіх ваенных задач.

Нагалоўнае ўважэньне нацскладна і абставіны тэрытарыяльнага значэньня Савецкай Беларусі мы павінны высюваць у рабоце Асоавіяхіму, каб грамадзкая думка працоўных аіскавалася на гэтым

Адчыненне 3-га ўсебеларускага зьезду ЦК АБДБ у СУБОТУ, 19 мая, роўна а 6 гадз. увечары ў залі адшчыненна ЦСПСБ (Дом Працы, 2-гі паверх).

У Эканамічнай Нарадзе пры СНК БССР

Арганізацыя малочнай кааперацыі

Эканамічная Нарада прызнала малаочным арганізаваць у 4-х акругах — Менскай, Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай — малочную кааперацыю з тым, каб яна была ўтворана да наступнага бюджэтнага году.

Малочная кааперацыя будзе весці апрацоўку на збыцце мазка і малочных прадуктаў, ітумак і яек, а таксама дастаўляць сваім пайшчыкам малочны інвэнтар, канцэнтраваны кармы і жыўду.

Эканамічная Нарада вызначыла 125 тыс. р. на арганізацыйныя выдаткі, лічычы на 25 тыс. р. на ўсебеларускі і на акруговыя саюзы.

Сельскае акладное страхаваньне

Зацьверджан плян абавязковага сельскага страхаваньня на 1928-29 г.

Уводзіцца, як сярба, на тэрыторыі Менскай і Бабруйскай акругі страхаваньне пасаваў ад вымаразак, вымачок і выправаўляў. Тарыфныя стаўкі па гэтым страхаваньні ўстапоўляюцца ў разьмеры 2 проц. Тарыфныя стаўкі па страхаваньні пасаваў ад гразаў і ўстапоўляюцца ў разьмеры 1,4 проц. Льгота будынікам гаспадарстваў аздаць каля 12 проц. скідкі.

Пабудова хлебазаводу

Прызначена метаголіца пабудова ў Гомелі, Магілёве і Віцебску будыні хлебазаводу. Кошт магілёўскага хлебазаводу ўстапоўляецца ў 120 тыс. руб., пабудова яго ўжо расчыта.

Пабудова гомельскага хлебазаводу, па агульну адшчынаецца 210 тыс. руб. будзе скончана ў гэтым годзе. І, вяртаючыся да гомельскага хлебазаводу, пабудова гомельскага хлебазаводу ўстапоўляецца ў гэтым годзе прыступіць да пабудовы хлебазаводу ў горад Віцебску тым, каб скончыць яго ў 1928-29 г. Кошт віцебскага хлебазаводу скідае 219 тыс. р.

Зьніжэньне цен на будаўнічыя матар'ялы

Эканамічная Нарада адзначыла, што на радзе будаўнічых матар'ялаў зьявіліся наступнае зьніжэньне цен: цэны на цэглу ў сярэднім зьніжаны на 11 проц. і ў сучасны момант лям ніжэй, як у суседніх з БССР раёнах, цэны на вапну зьніжаны на 7,5 проц. і г. д.

Радам з гэтым прызначана пераборна зьніжыць цены на лесаматар'ялы ў сярэднім на 9 проц. у сярэднім сярэдніх-завых цэнах 1928-29 г. Зьніжаныя ЦПСБ тарыфнае апрацоўкі і апрацоўкі свае перапрацавалі адшчыненна дон на мэтах зьніжэньня цэнаў і павышэньня карысьці і адна-раўна-матар'ялы, якія ўжываюцца ў будаўніцтве.

Дзяжурствы дэпутатаў гарсавету на прадпрыемствах

Для ўстанаўленьня больш цеснай сувязі дэпутатаў гарсавету са сваімі абіральнікамі ўводзіцца дзяжурствы гэтых дэпутатаў на прадпрыемствах два разы ў тыдзень. Дэпутаты ў час дзяжурстваў павінны прымаць ад абіральнікаў вусныя і пісьмовыя заявы, даваць адпаведныя растлумачэньні, інфармаваць аб пастановах прэзідыуму і пленуму савету.

У Меншчы, першай друкарні, гуце гарбарні, МББ чыг., Заходняй чыгуны, вайскавай школе і №-скай палкоўцы ўвядзены дзяжурствы.

устанаўляюцца частковыя дзяжурствы дэпутатаў, якія павінны будаць сьпісы за выкананьнем пасаваў і даваць адпаведныя растлумачэньні абіральнікам.

Прэзідыум гарсавету заарганізаваў усім загадчыкам і інспэктарам аддзелу прымаць дэпутатаў без чаргі. Адначасова ўстанаўляюцца штодзённыя (апрача аўторкаў) дзяжурствы чэленаў прэзідыуму ў гарсавете. Тая-ж вярчэрнія дзяжурствы ўводзіцца для прыёму дэпутатаў загадчыкамі і інспэктарамі аддзелу гарсавету.

СУД

Год зьнявольеньня за павялічэньне цен на цукор

Згодна пастановы гарсавету, чэленамі гарсавету было зроблена абследаваньне прыватных крам для высьвятленьня іх саўгартнага становішча, высаваньня дырэктыву Наркамгалаў аб лавяічэньні цен і г. д.

Чэлен гарсавету тав. Р., зайшоўшы ў краму гандляркі Вайсбэрг, пачала шукаць са сьцяне расшэрку тавараў, якая ў абавязковым парадку павінна быць у кожным магазыне. У краме гр. Вайсбэрг расшэры не аказалася. Жодаючы прыверні цен, тав. Р. запытала пану на кіе пуску. Вайсбэрг заарысла 73 кап. у той час, як цьвэрдая абавязковая пана Ісавіла ў той час на цуквар у 72 к.

«СПОРТ»

Баскетбольныя спаборніцтвы

Закончыліся школьныя спаборніцтвы па баскетболе. Першае месца ў сямігодках заняла мужчынская каманда 9-й школы. Другое месца — Заходняя чыгуначная школа, трэцяе — другая школа. З жаночых каманд першае месца заняла школа Заходніх чыгунак, другое месца — п'яноў-камунда і трэцяе месца — трэцяя савецкая школа.

Школьныя спаборніцтвы

20-га мая па пляцоўцы «Прафінтэра» адбудуцца школьныя спаборніцтвы. У праграму спаборніцтваў уваходзіць тры-

зун бярэ слова для кароткага дакладу аб украінскай і беларускай літаратуры.

Нясьві аб Украіне загучэлі на беларускай мове яшчэ пад палцамі Багушэвіча і Нясасухоўскага. Сучасныя беларускія пісьменьнікі робяць пераводы з выдатных твораў украінскай літаратуры. Не адну сваю песьню прысьвяцілі песьняры Савецкай Беларусі Савецкай Украіне.

За апошні час у украінскай літаратуры таёма наглядаецца значна цікавасць да Беларусі, да беларускай тэмы. Ленішый украінскія лірыкі Тычына і Сасюра захапляюцца гэтай тэмай і даюць цудоўныя рэчы, якія навінен ведаць беларускі чыт. Бываецца друкі свабодна ўражанні ад падарожжа па нашай краіне, а пар у украінскіх часопісах змяшчаюць нарысы і артыкулы аб гаспадарчым і культурным будаўніцтве БССР і г. д.

Ад імя дэлегацыі украінскіх пісь-

ка грамадзянскага вайны Данбас, камсамол, — вось дзе брыцкі гэтай захапляючай лірыкі, якую можна слухаць бясконца...

Украінскія пісьменьнікі на вечары ў клубе Карла Маркса вядуць дэманстравалі свой влікі культуры-грамадзкі рост. Яны вершам даказалі сваю працу на набліжэнні беларускай культуры да украінскіх рабочых і сялян. Паўла Усенна чытае пераклад вершу Дудара (на яго словах, гэты верш распылаюць на украінскіх вёсках), Андрэй Паніў знаёміць аўдыторыю з сваім удалым перакладам «Безназоўнага» Купалы, а Валер'ян Палішчук — з перакладам чаротаўскіх «Восых». Сасюра, акрамя сваіх уласных вершаў аб «Сінявокай сястры Украіны», чытае пераклад з Александровіча, Нурыла — пераклад з Дубоўкі, а Піліпенка — з Кранівы.

Наладжаная сувязь літаратурнай Беларусі і літаратурнай Украіны будзе расквітаць.

Сівер.

дадзены мінулым ва ўсю шырыню перад сусветнай буржуазнай і пралетарыятам усяго свету пытаньня аб разброеньні і тым, што самая работа Асоавіахіму як з арганізацыйнага боку, так і з боку матэрыялі ў сучасны перыяд падыйшла да такога рубяжу, калі ўнутраная рамка работы аказваюцца ўжо песьнямі і бізуюна мы стаім перад задачай пашырыць гэтыя рамкі, павалічыць аб'ём работы Асоавіахіму і такім чынам уключыць у яе праграмы новыя канкрэтныя задачы.

Найбольш важнымі задачамі, якія ва ўвесь рост сталі перад Асоавіахімам у даны перыяд, зьяўляюцца: Неабходнасьць стопроцэнтнага абхопу і ўцягненія у рады Асоавіахіму ўсёе рабочае моладзі, у першую чаргу камсамолу.

Разгортваньне арганізацыйнага абхопу вёскі, дзе работа зусім малая і нізкая на якасьці.

Паглыбленьне зместу работы

ліфікацыі да ўзроўня арганізацыйнага патрабуньня умовы сучаснай вайны, але-ж і з мэтай пералажэньня на яго плечы цэнтру цяжасьці практычнай работы на пытаньнях падрыхтоўкі працоўных да абароны.

Ажыўленьне і настанова на больш цвёрдыя рэйкі навукова-даследчай работы шляхам выбару і канкрэтызацыі тэм на больш істотных з пункту погляду перша-чарговых задач абароны.

Вось над якім кутом я пра-стаўляю сабе работу Асоавіахіму, як арганізацыі надзвычайнай важнасьці.

У такой паслядоўнасьці і з такім канкрэтным падыходам да задач, мне здаецца, мы навіны пры-ліжым усе энэргію і ўвагу, тым больш, што мы, працоўнікі Савецкае Беларусі, такога тэрытарыяльнага зьвязна, якое на выпадак вайсковае сутычкі будзе першым плацдармам для разгортваньня гэтай узброенай вайны.

На пярэдняй утрутованай маты-воўка перад працоўнымі масамі Беларусі аб вобходнасьці самаабароны, бо тэрыторыя Савецкай Беларусі ёсьць перадавы пляцдарм нашага Савецкага Саюзу, па якім разыграецца ў першыя дні узброенай сутычкі з нашымі ворагам.

Хай жыве Асоавіахім — намочнік Чырвонай арміі.

Закрывацьце зьезду Асоавіахіму

Учора, а 7 з пал. гадзіне ўвечары сьмончыў сваю работу 1-шы ўсебеларускі зьезд Асоавіахіму! Абран новы склад цэнтральнага савету ў ліку 31 чалавек. У склад прэзыдыуму ўвайшло 11 таварышоў. Старшынёй савету абран тав. Галадзеда, намесьнікамі — тав. Дрыўняк і т. Ягораў (намвойскі БВА), сакратаром — т. Чэшня.

Зьездам пасланы прывітальныя тэлеграмы ЦК КП(б)Б, СНК і ЦВК БССР, Рэвасовету СССР і Цэнтральнаму Савету Асоавіахіму СССР.

Зьездам вынесена пратаэст супроць аркышту тав. Бела Куна і працэсу Беларускай Грамады.

На судзе пасьвятляецца, што ўра-Вайсберг сьметэматычна павалічала цэны на тавары, ня вывешвала ніколі расцэны і г. д. Аб'яваляць вэе Бальвініка ў павалічэньні цэна на судзе ня было даказана.

Нарсуд 1-га вузлотку, разгледзеўшы справу прыгаварыў гандлярку Вайсберг за сьметэматычна павалічэньне аб'язковых цэнаў рэч да 1 г. зьявіленьня. Шахсуднае ўста пах варту і адпрадана ў п'яраўчым дом.

Радые-перадача

Пятніца, 18-га мая.
6-00—6-30. — Гутарка ВСФК.
6-30—7-10. — Беларуска радые-гавэтка (з лат. адд.).
7-10—7-40. — 1) Гутарка і кансультацыя ветэрынара т. Жарына. 2) Гутарка агранома.
7-40—8-10. — Гутарка „ОДР“: „Мета і задачы секцыі кароткіх волаў“.
Дакт. Крывічкі.
8-10—10-00. — Трансляцыя Масквы.

Райнныя спартыўныя спаборніцтвы

У ліпені месцы акруговы савет фізкультуры праводзіць райнныя спаборніцтвы па фізкультуры па ўсіх раёнах Менскае акругі. У праграме спартыўнага бег на 100, 500 і 1000 метраў, кідальне ядра, дзёску і мяч, плаваньне, гульня ў гарадзі, футбол і спаборніцтвы на хуткасьці у працоўных працесах — рубка і пілаваньне дрэў.

Разьвіцьцё шахматнае гульні

За апошні час лік шахматных у Менску вырас з 1.845. да 2.200 ч. Сякпыль праведзен цэлы рад турніраў на паміж наасобнымі ўстановамі, так і паміж саюзамі.

Адказы рэдактар Ян АСЬМОУ

Дарагоны сельсавет, Слуцкага раёну вылікае на 1 чэрвеня 1928 г., а 10 гадз. раніцы гр-на Плёта Рыгора Мікалаева па справе аб снасаванні шлёбу з гр-най Плёта Зосыя Міхайлавай.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дануманты лічыць неспраўднімі:

- Членскі білет № 2678 Вайзінай Д. М., выд. саюзам наркарч. 2107
- Час пасьведч. Пазынакова Т. А., выд. Варысольскай міліцыяй, Палтаўск. акругі. 2108
- Членск. квітка № 48232 Герасімовіча Н. П., выдан. саюзам чыгуначнікаў. 2109
- Пашпарт Баршчэўскага А. В., выд. Мен. міліцыяй. 2110
- Лёкавая квітка Аблешка І. Г., выдан. Менскай стражаскай. 2111
- Вучотная кніжка № 3504 Левовіча А. А., выд. Палешчанск. РВК. 2112
- Пашпарт Каткоўскай А. К., выд. Кой-даніўск. РВК. 2113
- Лёкавая квітка Батвіціна Н. А., выд. Менстрэхаскай. 2114
- Пашпарт кніжка Грышчук Я. О., выд. МПРК. 2115
- Членскі білет № 1508 Палчэржыцкага Д. П., выд. саюзам харчавікоў. 2116
- Асобов. пасьведч. № 772 Зайке А. В., выдан. 8 адд. міліцыі гор. Масквы. 2117
- Пашпарт кніжка № 137 Асоўскага Ф. А., выд. Менстрэхаскай. 2118

Копія публікацыі а7 альбо аднаго даку-манту 50 кап.

Копія публікацыі аб снасаванні шлёбу 3 руб.

Менск, Галоўдзв. № 300.

Пом. ЦИРКА

Сегодня в 10 часов утра до 11 ч. веч.

ОТКРЫТА

передвижная научно-показательная

ЗОО ВЫСТАВКА

ЖИВЫХ ЗВЕРЕЙ

Гамбургского зоологического сада.

МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Экскурсии допускаются со скидкой по отношению экскурсбюро.

Кормление зверей — в 8 часов вечера



Тэатр і кіно

Мингос-театр	Четверг, 17 мая	Московский театр сатиры	В. В. Шкваркина
Кино-театр „Культура“	Концерты владимирской масл. сельвачки	„Лири на прокат“	в 3-х д., 9 карт.
Кино „Чырвоная Зорка“	Лиристы Барысуны пры Узале	Начало ровно в 9 часов веч. Бил. продаются в кассе театра	
Кино „ПРАПЕТАРЫ“	Лиристы Барысуны пры Узале	Бил. продаются в кассе театра	
Кино „Інтэрнацыянал“	Лиристы Барысуны пры Узале	Бил. продаются в кассе театра	

„СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ“

ВЫТЯЖКА ИЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ

ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХНЕРА

ЦЕНА ФЛАКОНА 2 РУБ.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНИГИЕНЫ СССР

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСЫЛАЕТСЯ ИЗ ГЛАВНОГО СКЛАДА НЕ МЕНЕЕ 4х ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 25% ЗАДАТКА

ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ

ЛЕЧЕБ. УЧР. И ВРАЧАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ „CRATIS“

ВХОДЯЩ. В ОБЪЕДИНЕНИЕ „МОСКПРОМСОЮЗ“

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА „ИЛЕН-МОСКВА“

МОСКВА ПЕРЦЕНА № 5/ Отд. 10

МЕНСЕЛЬПРАМ

ПРАПАНУЕ

МАХОРКУ

„Тройка“, „Косарь“, „Охотник“, „Рыбка“ і „Кузнецы“ — свёй пераабыталяванай фабрыкі на цане 21 руб. за сырнію.

Працапекты „Будаўнік“

— ВЫТВАРАЕ РОЗНЫЯ —

рамонтна-будаўнічыя РАБОТЫ

Ленінская, 42, тэл. № 689.

Дайце правільныя адрасы!

Ніжэй зазначаным падпісчыкам не дастаўляюцца газэты з прычыны паказаньня няправільных адрасоў:

ГАЗЭТА „ЗЬВЯЗДА“

Безыменны пер., № 3-12, кв. 12.	Перельман Б. Я.
2-й Безыменны пер., № 9, кв. 2	Гусак
Угол Московский и Толстого, № 1, Столовая артель № 20 „Личный Труд“	Улица Толстого № 24, кв. 1
Уроцине Тучинка, кирпичный завод	Крун М.
Пролетарская, № 36, кв. 4	Буйницкий В.
Минск, почт. ящ. Белкоммулбанк	Сведош
	Топазу

ГАЗЭТА „ЯКЦЯБР“

Садовая, № 82, кв. 6.	Кацу М.
Раковская, 35, кв. 1.	Рубинштейн П.
Суражская, 14-44-5	Хмельницкий
Пролетарская, № 46-4	Цвирио

Пералічаных падпісчынаў просьба зьявіцца ў кантору (Савецкае, 66, 3-ці паверх) для пазначаньня правільнага адрасу.

ГАЛОЎНАЯ КАНТОРА ГАЗЭТЫ „ЗЬВЯЗДА“

АДПУСКНІКІ!

Паведамляйце ў адзел падпіскі газэты „Зьвязда“

ВАШ НОВЫ АДРАС.

Вам будзе насылацца газ. „Зьвязда“ па месцы знаходжаньня ў водпуску

БЕЗ АСОБНАЙ ДАПЛАТЫ.

В связи с рационализацией транспорта

ПРОДАЕТСЯ ЖЕРЕБЕЦ 7 лет

СО СБРУЕЙ И ЛОМОВЫМ ВЫЕЗДОМ.

Осматривать можно ежедневно от 4-5 часов Белгосспланта.

Советская, 63 хол. часть.

ТОРГИ назначены 19 мая в 2 ч. дня

Пріймо абвестак у чарговы нумар газэты адбызаецца да 2-ога гадзіны дня.